

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК
БІБЛІОТЭКА ПРЫРОДАЗНАУСТВА ПАД РЭДАНЦЫЯЙ І. З. СУРТЫ
БІОГРАФІЧНАЯ СЭРЫЯ

І. БРЫХНІЧОЎ

ДЖЭМС УАТ

ВЫНАХОДЦА
ПАРАВОЙ
МАШИНЫ

ВЫДАВЕЦТВА
БЕЛАРУСКАЙ
АКАДЭМІІ
НАВУК

М Е Н С К — 1 9 3 3



WHITE-RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
THE LIBRARY OF NATURAL SCIENCES
REDACTED BY J. Z. SURTA

J. BRICHNICHOV

JAMES WATT—THE INVENTOR
OF STEAM-ENGINE

PUBLISHERS: WHITE-RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
MINSK—1933

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
БІБЛІОТЭКА ПРЫРОДАЗНАЎСТВА
ПАД РЭДАКЦЫЯЙ І. З. СУРТА
(БІОГРАФІЧНАЯ СЭРЫЯ)

Навука была для Маркса гістарычна-рухаючай, рэволюцыйнай сілай. Яму дастаўляла найчысьцейшую радасць кожнае новае адкрыццё...


Але зусім іншага роду радасць ён адчуваў, калі справа ішла аб адкрыцці, якое рэвалюцыя нізавала працьковасць і наогул гістарычнае разыўццё.

Ф. Энгельс.

І. БРЫХНІЧОЎ

ДЖЭМС УАТ—ВЫНАХОДЦА
ПАРАВОЙ МАШЫНЫ

1/305664



ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСКАЙ АКАДЕМИИ НАУК
МЕНСК—1983

ПОГАШЕНО

Адказны рэдактар Сурта.
Стыльрэдактар А. Раманоўскі.
Тэхнічны рэдактар Ул. Сьвірыдаў.
Адказны корэктар Крускол.

Здана ў друк 27/VII 1932 г.
Вышла з друку 31/VIII 1933 г.

АДРЭДАКЦЫІ

Апрача сэрыі мэетодолёгічнай літаратуры для прырода-
знаўцаў, мы выпускаем таксама *бiографiчную* сэрыю па
клясыкам прыродазнаўства, тэхнікі і мэдыцыны для аблу-
гоўваныня, галоўным чынам, рабочага актыву, вучнёўскай
моладзі і настаўніцтва.

Гэта брошура зьяўляецца першай спробай у гэтых адно-
сінах.

Геніяльнае адкрыцьцё *паравой машины Уата*, зрабіўшы
вялізарны ўплыў на разьвіцьцё тэхнікі, зявілася адначасна
адкрыцьцём, якое азначыла бурны рост *буйнай прамысло-
васьці* ў эпоху прамысловасці, што і знайшло
у свой час высокую ацэнку уатаўскага адкрыцьця ў *Маркса*
і *Энгельса*— „Толькі з вынаходствам другой машины Уата,
так званай паравой машины падвойнага дзеяння, быў знайден
першы мотор, які, спажываючы вугаль і ваду, сам
выпрацоўвае рухальную сілу і дзеянныі якога знаходзяцца
у поўнай меры пад контролем чалавека. Ён дазваляе кон-
цэнтраваць вытворчасць у гарадох, замест таго, каб расъ-
сейваць яе ў вёсцы... Ён універсальны па свайму тэхнічнаму
дапасаванню і парадаўнаўча мала залежыць у сваім месца-
знаходжаньні ад тых або іншых лёкальных умоў. Вялікі
гені Уата зьяўляецца ў тым, што патэнт, узяты ім у красавіку
1784 году, даючы апісанье паравой машины, падае яе
не як вынаходак для выключных мэт, але як універсальны
рухавік буйнай прамысловасці“ (Маркс).

„З адкрыцьцём у сярэдзіне XV сталецца па-за Эўропаю
цэлага сухазем'я (Амерыка) буржуазія ўпяршыню атрымала
вялізарнейшую вобласць як для разьвіцьця свайго гандлю.

так і новы стымул для разьвіцца сваёй прамысловасці. Рамяство выцясняеца фабрычнай мануфактурай, а мануфактура выцясняеца буйнаю прамыловасцю, якая стала магчымай дзякуючы вынаходкам папярэдняга стагодзьдзя і асабліва дзякуючы вынаходству паравой машины" (Энгельс).

Буйная іменна прамыловасць стварыла сучасныя сродкі зносін: паразоды, чыгункі, электрычныя тэлеграфы.

Вось значэнне адкрыцца *Уата*.

Праца тав. Брыхнічова каштоўна ў тых адносінах, што яна дае гісторыю паравой машины, выкарыстоўваючы вялікую колькасць літаратурных крыніц, указанных у заувагах да тексту.

РЭДАКТАР.

ПРАДМОВА

Азнаямленыне шырокіх рабочых мас з гісторыяй тэхнікі і вялікіх вынаходак мінулага, як з досьледамі, што ўводзяць у самую лябораторыю творчасці і замяняюць маладым вынаходцам яшчэ не напісаную, але вельмі адчуваную навуковую тэорыю адкрыццаў і вынаходак, зьяўляеца толькі сваечасовым, але і жыцьцёва патрэбным ды абавязковым.

Трэба ў той-ж час падкрэсліць, што кожная вынаходка—дзіця свайго часу і, зьяўляючыся ў рэзультаце насьпелых экономічных патрэб эпохі, ёсьць, у большасці выпадкаў, плод пасъядоўных намаганньняў і навукова-тэхнічнага дасьведчання цэлага раду, часамі пакаленіяў, вынаходцаў.

Кніга пра Уата—гісторыя гэтых марудных пошукаў, гэта экспкурсія ў лябораторыю вынаходзтва, малюнак падрыхтоўкі, росту, формавання і дасягнення вялікага творцы універсальнага рухавіка, наглядная ілюстрацыя яго спосабу і мэтодаў работы.

РАЗДЗЕЛ I

ГАДЫ ПАДРЫХТОЎКІ І НАКАПЛЕНЬНЯ ТВОРЧЫХ СІЛ

Вялікі творца універсальнай паравой машины Джэмс Уат нарадзіўся 19 студзеня 1736 г. у невялічкім гарадку Грыноку, у вусці ракі Кляйда ў Шотлянды.

Прадзед вынаходца быў селянінам.

Дзед выкладаў у Грыноку матэматыку і вучыў асновам навігацыі (навука аб тым, як кіраваць суднамі).


Бацька трymаў майстэрню, дзе вырабляліся морскія інструменты (квадранты, тэлескопы ды інш.), будаваў караблі, меў свае судны і ў той-ж час гандляваў морскімі прыладамі (якарь, канаты, машты ды інш.).

Меў ён пэўнае дачыненіне таксама і да вынаходніцтва. Пад'ёмны кран на Грынокскай прыстані быў работы уата-вага бацькі.

Уат-бацька вельмі любіў навуку.

На сьценах яго рабочага пакою (побач з фамільнымі) красаваліся партрэты і такіх найвиднейшых вучоных, як Ісаак Ньютона (1) і Нэпэра (2).

Матэматыка і мэханіка адыгрывалі, відаць, не апошнюю ролю ў сям'і Уатаў на працягу цэлых трох пакаленьняў,



Мал. 1. Джэмс Уат.

што, бяспрэчна, не магло не пакінуць энаку ў справе формавання творчых сіл будучага будаўніка паравой мышны.

Джэмсава маці мела на сына таксама ня малы ўплыў. Яна далахыла яго да һарадку, дакладнасьці і акуратнасьці.

Джэмс ад нараджэння быў слабым і хваравітым. У яго часта балела галава (болі галавы пакінулі вынаходца толькі ў годы яго старасці).

Апошняя акалічнасьць налажыла глыбокі адбітак на ўсю натуру і прывычкі Уата.

Ня прымуючы ўдзелу ў гульнях і забавах равеснікаў, ён жыў сваім асобным углыбленым жыцьцем.

Самота зрабіла хлопчыка лятуцьлівым і вельмі спрыяла росту яго фантазіі.

Першыя асновы граматы хлопчык набыў дома: маці навучыла яго чытаць, бацька—пісаць і лічыць.

Наведваў ён і пачатковую Грынокскую школу, але, з прычыны частых занядужаньняў, вельмі неакуратна.

Большую часць году ён праводзіў дома за кніжкамі, рысуючы і што-небудзь майструючы, або на рэчы, ловячы рыбу.

Зусім зразумела, што школьнія посьпехі хлопчыка быў нязначныя, і будучы вынаходца сярод настаўнікаў і таварышоў быў вядомы за „тупаватага“.

На щасціце, бацька і маці Джэмса аказаліся больш разумнымі выхаваўцамі, чым яго школьнія настаўнікі.

Не прымушаючы слабога і хваравітага сына да систэматычных школьніх заняткаў, яны давалі яму магчымасць самому выбіраць іх сабе.

Джэмс ня злойжываў данай яму свабодай. Адзін з частых наведвальнікаў дому Уатаў „знейшоў... неяк маленькага Джэмса на падлозе з крэйдай у руках, якою ён рысаваў безыліч перасякальных ліній.

— Навошта,—сказаў ён,—дазваляце вы гэтamu дзіцяці дарма траціць час? Пашлеце яго ў школу.

— Вы разважаеце крыху паспешна,—адказаў Уатаў бацька,—паглядзеце съяршча, чым займаецца мой сын (3).

Шасцігадовы Джэмс шукаў развязаньня геомэтрычнай задачы».

Хлопчык рана пачаў захапляцца ручной працай.

„Кружкі і часці кружкоў, раскіданыя каля варштату яго бацькі, зьявіліся выходным пунктам для яго заняткаў оптыкай”, піша Смайлс.

Тут-жэ, у бацькавай майстэрні, ён набыў і першыя звычкі ў абыходжаньні з інструментамі.

Атрымаўшы ад бацькі ў поўную сваю ўласнасьць некалькі інструментатаў, Джэмс з дапамогай іх пачаў вырабляць дзіцячыя цацкі, потым—модэлі розных рэчаў, паступаўшых у майстэрню яго бацькі.

З часам хлопчык дасягае вялікіх посьпехаў у цясьлярскай, сталярскай і сілясарскай работах.

Вельмі многа часу малады Уат прысьвячае чытаньню кніг. Ужо да 12-гадовага ўзросту ён перачытае ўсё, што можна было дастаць у гарадку пра зьявы прыроды.

Чытае ён настолькі сур'ёзна, што, углыблены ў разважаныні над прачытаным, ён часта „не заўважае таго, што робіцца навакол яго“.

Ва ўсім ён стараўся знайсьці прычыну зьявы.

З кнігі Гравэзанда „Асновы прыродазнаўчых навук“ Джэмс упяршыню даведваецца пра пару, мэханіку і машыны.

Хлопчык ня проста накапляе веды, ён ужо прабуе прыстасаваць іх да акружаючай рэчаіснасці.

„Джэмс,—сказала неяк яго цётка,—я ня бачыла большага гультая за щабе, вазьмі кнігу і займайся справай. За цэлы час ты не сказаў ані слова. Ці ведаеш, што ты рабіў у гэтых час? Ты толькі адкрываў і закрываў чайнік. Ты трymаў над парамі то срэбную лыжку, то сподачак, табе забаўна было глядзець, як яны згушчаючыся ператвараліся ў кроплі на парцалянне і на поліраваным металі. Ці ня сорам марнаваць на гэта дарагі час“ (4).

Так Джэмс на досьледзе правяраў тое, аб чым даведваўся з тэорыі.

Самотныя разважаныні, нагляданыні над навакольным, захапленыне кнігамі не засталіся бясьсьледнымі для маладога Уата. Яны разьвілі яго выабражэннене.

13-ці год Джэмс пераходзіць у матэматычную клясу. Тут ён з прагнасцю накідаецца на вывучэннене астрономіі ды матэматыкі.

Бацькаўская колекцыя морскіх тэлескопаў, квадрантаў ды інш. нямала дапамагае маладому досьледцу.

Хлопчык вывучаў, разважаў, наглядаў, вылічаў з найвялікім захапленнем.

Вялікі сълед у разьвіцьці хлопчыка пакінулі і яго пасездкі да дэядзькі Мюрхеда (які быў профэсарам старажытніх моў у Глязгаўскім універсітэце).

Тут, у дэядзькі, хлопчык займаўся хэміяй і фізыкай, рабіў досьледы і будаваў прыборы.

У гэтых-ж пэрыод Джэмс пабудаваў і сваю „электрычную машыну“.

Малады вынаходца рана выпрацаваў сабе правіла—нічога ня прымаць на веру, але ўсюму шукаць довадаў. Усё, што ён даведваўся ці вычытаў з кніг, ён абавязкова правяраў на досьледзе.

Ён так захапляўся досьледамі, што неяк прынёс з сабой галаву няжывога дзіцяці для анатомавання, чым вельмі напалохаў сваіх.

У дэядзькі Джэмс пазнаёміўся шмат з якімі выдатнымі людзьмі таго часу, гутаркі з якімі таксама не засталіся бяз уплыву на маладога Уата.

Лета Уаты праводзілі ля возера Лёк-Лёмон.

Тут у абставінах найпрыгажэйшага куточку Шотлянды
Джэмс ня толькі пранікаецца замілаваньнем да пякнот пры-
роды, але пачынае захапляцца і ботанікай.

Вандрудочы па ваколічных гарах, ён пачынае цікавіца
будовай земной кары і аддаецца вывучэнню мінералёгіі.

Швэдзкі падарожнік Сведэнст'ерна, які наведаў Уата
ў 1802 г., г. зн. калі вынаходцу было ўжо 66 год, знаходзіць
у яго вельмі добрую мінералёгічную колекцыю, пачатак
якой быў паложаны ля Лёк-Лёмана.

Наведваючы паселішчы шотляндзкіх горцаў, Уат нагля-
дае іх быт, норавы, вывучае паданыні іх старажытнасці,
баяльды, легенды.

К 18 гадом гэты слабы і хваравіты юнак, дзякуючы,
аднак, сваёй організаванасці і замілаваньню да науки, набы-
вае вялікія і рознабаковыя веды.

Ботаніка, мінералёгія, археолёгія, поэзія, хэмія, фізыка,
астрономія, матэматыка, мэдыцына, хірургія, мэханіка,—вось
науки, якія вывучаў ён з вялікім захапленьнем, а некаторыя
з іх і з асаблівай грунтоўнасцю.

Але ні для воднай з іх не прызначаў сябе будучы вына-
ходца. Нішто не магло адараўца юго ад бацькаўскай май-
стэрні. Наадварот, „чым больш ён вучыўся, тым больш зна-
ходзіў сэнсу ў тым, што там рабілася. Толькі цяпер ён ужо
не займаўся цацкамі, ня пускаў на ваду мініятурных караб-
лёў, ня вучыўся ўладаць інструментамі, але працаўваў па-са-
раўднаму і дапамагаў бацьку. Апошні, аднак, ніколі ня меў
на ўвазе зрабіць з юношамі майстровага ў сваёй справе; ён даў
саму інструменты, зрабіў яму асобны невялікі горан і даў
магчымасць рабіць што-хаця” (Курсыў мой—І. Б.) (5).

Усебакова падкаваўшы сябе ў тэорыі, Уат органічна
звязвае сябе з вытворчасцю, ад цацак пераходзіць да
модэляў, ад модэляў—да інструментаў і прыбораў.

Тут, ля варштату і горану, самастойна і ня ўвосьцелеп „ён
неўзаметку даведваўся пра ўласцівасці матар’ялаў, пры-
вучаўся ўладаць сваімі сродкамі, ажыццяўляць свае думкі,
а перш за ўсё выпрацаўваў у сябе ту ю практичную звычку
і дамыснасць, без якіх яму, відаць, ніколі не падараўцаў-бы
съвету свайго „гіганта з адной ідэяй”, як нейкі поэта называў
паравую машыну. І якія-б рознастайныя ні былі работы, пры
якіх ён прысутнічаў ці ў якіх прымаў удзел, усе яны яму
пазней прыдаліся” (6).

Ня дзіва, дзеля таго, што калі, паводле шотляндзкага
звычуя таго часу, на сямейнай нарадзе паўстала пытаньне
аб выбары професіі для Джэмса, без якога-б там ні было
ўзьдэяньня з чыйго-б там ні было боку, пры поўнай згодзе
інтаресаў, аднадушна было пастаноўлена падрыхтаваць
Джэмса за майстра дакладных матэматычных інструментаў.

Вось клясычны ўзор падрыхтоўкі да вынаходніцтва.

Улетку 1754 г. малады Уат ёдзе ў Глазго, каб застацца
за вучнія да оптыка (у той час пад оптыкамі наогул разуме-

лісія „вучоныя мэханікі“). Але ў Глязго дасьведчаных майстроў-знаўцаў не знайшлося.

Прабыўшы тут блізка году ў кругу дзядзькі Мюрхэда і новых знаёмых — профэсароў глязгаўскага університету, Уат з рэкомэндацыйнымі лістамі аднаго з іх (профэсара прыродазнаўчых науک Дыка) да лёндонскага астронома і оптыка Шота ў чэрвені 1755 г. конна выпраўляеща ў Лёндан, патраціўшы на гэтую падарож (ад Глязго да Лёндана 600 вёрст,—столькі сама, колькі ад Масквы да Ленінграду) 12 дзён.

Але і ў Лёндане будучы вынаходца не адразу знаходзіць сабе настаўнікаў.

Калі тут, ня ў прыклад Глязго, і знайшлося 6 дасьведчаных майстроў, то, з другога боку, у адносінах да рутыны і сярэдняявіковых каставых забабонаў гэтая сталічныя мэханікі недалёка адышлі ад сваіх глязгаўскіх корпорантаў.

Яны не адмаўляліся прыняць Уата за вучня, але толькі на агульных падставах (7 год ававязковага вучнёвства і не-пасільныя для Уата ўносы за кожны год навучаньня).

На такія ўмовы ня мог згадзіцца юнак. Каб не застасца зусім бяз сродкаў і разам з тым каб ня страціць часу, Уат ідзе на работу да загармайстра (тут-жэ ён вучыцца і грававанню), а тымчасам па-ранейшаму стараецца каб як застасца да оптыка на больш спагадных для яго ўмовах.

Лісты Дыка зрабілі ўрэшце ўплыў, і Уата прынялі за вучня да мэханіка Джона Моргана з платай 20 фунт. стэрлінгаў на год за навучаньне.

Гэта быў цяжкі год у жыцці слабога і хваравітага юнака.

Каб пражыць як-небудзь на тыя невялікія сродкі, што засталіся ў яго паслья ўплаты 20 фунт. стэрлінгаў Моргану, ён стараецца жыць як мага больш экономна і траціць на сябе 8 шылінгаў (7) у тыдзень.

„Калі траціць менш гэтага,—пісаў ён сваёй радні—дык тады зусім-бы духі падвяло“.

Пры такім мізэрным харчаваньні Уат, аднак, напружна працуе,—з самага ранняня і да 9 гадзіны ўвечары ён займаецца ў Моргана, і паколькі мета яго навучыцца як найхутчэй, працуе з выключнай стараннасцю ды ўвагай да тых заданій, што яму ставіліся.

А каб мець хатця-б невялічкі прырабатак да свайго мізэрнага бюджету, юнак бярэ заказы дахаты за пэўную ўзнагароду.

На працягу году малады мэханік меў усяго толькі два вольныя дні. Столькі-ж сама разоў быў ён на прагулцы. Ня выходзіў на прагулкі ён яшчэ і таму, што, паводле дзікіх ангельскіх законуў таго часу, як провінцыял, ня меў права працаўваць і нават жыць у Лёндане.

Гуляючы па вуліцах „гасціннай“ сталіцы, ён кожны раз разыкаўшы, што яго скопяць і завярбуюць у салдаты або

матросы Ост-Індзкай кампаній, якой даны быў прывілей зербаваць кожнага, хто не належаў да пэўных корпорацый.

Навука, аднак, ішла хутка і надзвычай паспрачацца.

"Застаўся ён вучыцца ў жніўні; съяршя яго прымушалі рабіць медзяныя лінейкі і градуяваныя меркі ды цыркулі; праз два месяцы ён ужо зрабіў квадрант лепш за другога вучия, які быў у Моргана два гады; у красавіку яму ўжо былі даручаны сэктар, тэодоліт і некалькі другіх інструмантаў, а пад канец году вучнёўства з яго рук ужо вышаў сэктар з французкім шарнірам, работа якога магла паспрачацца на рынку з кожнай другой" (8).

Калі скончыўся год навучаньня, маладому мэханіку ня было ўжо чаго рабіць у Моргана, і Уат, накупіўши колькі мог кніг ды інструмантаў, вярнуўся ў Шотляндыю.

Годы вучнёўства скончыліся. Адпачыўши пэўны час у сваякоў і падправіўши расстроенае ў Лёндоне здароўе, Уат пaeхаў у Глязго.

Аднак, усе яго спробы завесці сваю майстэрню матэматычных інструмантаў разъబіліся аб сяроднявяковую рутыну глязгаўскіх гільдый купцоў і рамеснікаў.

Абапіраючыся на ўстарэлыя ўзаконенны, паводле якіх мець майстэрню ў горадзе мог толькі яго ўраджэнец і грамадзянін, што прайшоў да таго-ж перыод вучнёўства якраз у гэтym горадзе, яны не дазволілі Уату заніцца сваім рамяством у г. Глязго.

Выручыў маладога мэханіка універсytэт, які не залежаў ад рамесніцкіх корпорацый і дзеяў на падставе ўласных прывілеяў.

Нейкі Макфэрлянд, які меў на востраве Ява сваю обсерваторью, адказаў глязгаўскаму універсytету некалькі вельмі каштоўных астрономічных інструмантаў.

Незадоўга перад tym атрыманыя ў Глязго, яны патрабавалі разборкі, чысткі, устаноўкі. Стары знаёмы Уата проф. Дык прапанаваў яму гэтu работу, а пасля выкананья яе ён быў запрошаны ў якасці універсytетскага мэханіка. Для яго работ было вызначана пры універсytete невялічкае сутарэнне.

Апрача таго, для збыту вырабаў быў адкрыты магазын.

У гэты час Уату было каля 21 году. Ён блізка патаваўшкаваў з такімі выдатнымі людзьмі, як Адам Сыміт (1723—1790), аўтар выдатнай кнігі „Пра багацце народа“, які штодня прыходзіў да яго ў майстэрню; Сымпсон (адноўца раду важных твораў старажытных геомэтраў), хэмік і фізык Блэк (1728—1799), які адкрыў так званую скрытую цяплюнню, ды інш.

Карыстаючы з свайго становішча універсytетскага мэханіка, Уат не абмяжоўваецца знаёмствам з выдатнымі людзьмі, але і наведвае лекцыі Блэка, стараючыся, такім чынам, па-пойнці сваю адукцыю.

Ня меншай увагай і прыхільнасцю (чым выдатныя професары) узнагароджвалі маладога мэханіка і студэнты університету.

„Яго крама,—кажа Араго,—сталася падобнай да Акадэміі, дзе ўсе выдатныя людзі Глязго гутарылі пра найцікавейшыя пытаньні мастацтваў, навук і літаратуры“ (9).

Вось што пісаў пазней адзін з самых актыўных наведвальникаў „крамы“ Уата, проф. Робісон, які быў у той час студэнтам Глязгаўскага ўніверситету:

„Калі я ўпяршыню ўбачыў Джэмса Уата, я звярнуўся да яго, спадзяючыся сустрэць ня больш як тэхніка, і на ўзыдзіў свой знайшоў вучонага, хача такога-ж маладога, як і сам я, але заўсёды гатовага падзяліца сваімі ведамі. Я меў прэтэнзію лічыць сябе за спэцыяліста па мэханіцы, але хутка зусім расчарараваўся ў гэтым, пераканаўшыся, што Уат далёка выперадзіў мяне... Усе маладыя людзі ві ўніверситетце, якія хача кірку цікаліся навукай, былі знаёмы з Уатам; яго пакой хутка зрабіўся пастаянным зборным месцам, куды кожны ішоў з самымі рознастайнымі пытаньнямі і недаўменьнямі далёка не мэханічнага толькі характару: мова-знаўства, старажытнасці, усе прыродазнаўчыя навукі, нават поэзія, літаратура і крытыка,—усё абміркоўвалася тут з пэўнай зацікаўленасцю і запалам“ (10).

Аднак, матар'яльнае становішча Уата ў першыя два гады работы пры університетце было ня з вельмі добрых.

Ён ня толькі ня мог дапамагаць бацьку, фінансавыя справы якога к гэтаму часу вельмі пагоршыліся, але сам час-часом звязртаўся да яго за дапамогай.

Толькі з 1760 году становішча яго пачынае паволі паляпшацца.

Ён перавёў сваю майстэрню ў горад і пачаў прымаць самыя рознастайныя даручэнні, якія скроў і ўсюль мелі вельмі малое дачыненіне да матэматычных інструментаў. Яго пабуджала да гэтага яшчэ і тое, што ў 1763 г. ён ажаніўся і трэ' было парупіцца аб сям'і. Уат выконваў нівелёўкі, складаў пляны і каштарысы гарадзкіх набудоў. У Шотляндыі захаваліся нават скрыпкі і арганы яго вырабу гэтага перыоду.

Працууючы над арганамі для масонскай лёжы гор. Глязго, ён вынайшаў,—піша проф. Робісон,—сапраўдны монокорд (11) з пастаянным тонам, і з яго дапамогай зрабіў нагляданыні, якія ў поўнай меры пацвердзілі тэорыю Блюнчлі аб хістаныні струн“ (12).

Гэта была першая значная вынаходка Уата.

РАЗДЗЕЛ II.

ГІСТОРЫЯ ПАРАВОЙ МАШЫНЫ

„Крытчна гісторыя тэхнолёгіі паказала-б, што ніякая вынаходка XVIII веку ня можа быць прыпісана аднаму чалавеку“.

Маркс.

УЗЫНКНЕНЬНЕ ІДЕІ АБ ВЫКАРЫСТАНЬНІ ПАРЫ

Выпадковая нагляданыні і выказаныя, але не аргументаваныя ідеі не становяць яшчэ ні адкрыцьця, ні вынаходкі.

„Сапраўдныя адкрыцьці... становяць сабой плады папярэдніх намаганьняў, яны нараджаюцца часам і разьвіваюцца патрабай“ (13).

Бадай ці здолеў-бы хто назваць вынаходца гадзінніка, але вынаходцы асобных часьцей яго ў гісторыі вядомы.

Амаль тое самае было і з паравой машынай.

Калі і дзе зарадзілася ідэя выкарыстаць сілу пары?

Грэкт і рымляны ведалі ўжо пра гэту сілу (Арыстоталь, Сэнека, Герон Александрыскі ды інш.). Яны тлумачылі земляздрыгі выпарэньнямі мас вады.

Апрача таго, у старажытныя часы вылівалі многа статуй, і дзеля таго, як правільна думае Араго, грэкт і рымляны не маглі не зauważыць, што калі ўпускаць растоплены мэталь у гліняную форму літоўніка, дык знаходжанье ў гліне хаяць-байдзей кроплі вады выклікала надта моцны выбух.

Гісторыя адзначае некалькі спроб выкарыстання пары.

Вось адна з іх, вельмі падобная да анэкдоту.

Анфім, архітэктар Юстыніяна (483—565), каб адпомсьціць свайму найзласцінейшаму ворагу, прамоўцу Зэнону, надумаў выкарыстаць сілу пары. Даведаўшыся, што Зэнон наладзіў у сябе банкетцік, Анфім, які жыў паверхам ніжэй, устанаўляе пад пакоем банкетаваўшых катлы да кілячэння вады, а ад покрышак катлоў праводзіць трубы да столі пад памяшканьнем Зэнона. Калі вада начала кіпець, дык пара з такой сілай біла ў столь, што будынак тросьцяся як ад земляздрыгу.

Рымскі папа Сыльвэстр II каля IX в. узбуджае парамі гукі ў трубах арганаў Рэймскага сабору.

Папы ўсіх часоў і народаў перш за другіх выкарысталі нагрэтае паветра і пару ў сваіх інтарэсах.

Выдатны колёс Мэмнона (у Эгіпце) пры ўзыходзе сонца падаваў гукі.

Герон Александрыйскі тлумачыць гэту зъяву праходжаннем праз сіставіны і адтуліны колёса пары, што ўтваралася з вадкасці, якою жрацы змазвалі ўнутранасці ля асновы статую.

Вялікі французскі хэмік Бэртлё ў сваёй кнізе „Навука і моральнасць“ (14) падае са слоў таго-ж самага Герона Александрыйскага апісаныне мэханізму, які выкарыстоўвалі эгіпецкія жрацы для таго, каб дзіверы съвітыні храму самі праз сябе адчыняліся ў момант запальвання ахвяравальнага агню і такім-жэ способам зачыняліся, калі ён згасаў (мал. 2).

У Зондэрсгаўзене знаходзіцца бронзавы статуй у 4 фут. вышынёй, пусты сярэдзіне і з адтулінамі ў роце ды ў вачох. Рыхтуючыся да набажэнства, папы ўтыкалі ў адтуліны коркі, а ў сярэдзіну налівалі ваду.

Калі пад фігурай разводзілі агонь і вада пачынала кіпець, дык пары кіпэтна выпіралі затычки і напаўнялі мольбічча густым воблакам.

Так хітрыя съвітары старажытнасці інсцэнавалі „бога“, які паказваў сябе ў гримотах і хмарах.


Зроблены ў 1817 г. схоўнікам зондэрсгаўзенскага музею Лудлавым досьлед даў такія рэзультаты:

„Пад ідалам, поўным на 2/3 вады, развязалі агонь, наперад моцна заткнуўшы адтуліны; праз нейкі час ідал пачаў рыкаць, а потым просва, якая закрывала рот, з шумам вылекла, і струмень пары са съвістам вырваўся на адлегласць 30—40 фут., зацягвала ўсю прастору густым туманам“.

Бэртлё з поваду гэтых „цудаў“ назначае:

„Пругасць паветра і вадзяной пары выкарыстоўваліся фізыкамі старажытнага съвету або для цацак... або для таго, каб служыць у руках жрацуі сродкам ачмураць веручых“ (15).

А Араго, паведамляючы аб зондэрсгаўзенскім ідале, дадае: „Досьлед падабаўся манахам сярэдніх вякоў, якія карысталіся галавой бога старых тэўтонаў“.



Мал. 2. Прыбор, апісаны Геронам.

ПОГАШЕНО

ПЕРШЫЯ СПРОБЫ СКОНСТРУЯВАНЬНЯ ПАРАВОЙ МАШЫНЫ

За першыя спробы сконструяваньня мэханізму, які рухаўся-б парай, трэба лічыць вынаходкі грэцкага вучонага Герона Александрыйскага, што жыў за 2050 год да нашага часу.

У адным з дайшоўших да нас яго твораў Герон успамінае пра прыбор, які складаўся з кулі з трубкамі, загнутымі пад простым кутом.

Калі куля награвалася, дык пары, вырываючыся з трубак, прымушалі кулю хутка круціцца (мал. 3).



Мал. 3. Геронава паравая куля.

Сярод рукапісой найвялікшага італьянскага мастака і прыродазнаўца Леонардо да-Вінчы (1452—1519) захаваўся проект гарматы, выкідаўшай ядры сілаю пары.

У 1605 г. француз Рэво Флюранс устанавіў, што бомба з досыць тоўстымі съценкамі, маючая ў сабе ваду, пры ўмове, калі адтуліны ў ёй усе добра закрыты, разрываецца як толькі распаляеца на агні.

Бомба Рэво Флюранса стаіць ужо на граніцы ўсіх сапраўдных паравых машын; тут досьледам паказана сіла пары.

Што становіць сабой бомба перад тым як узарвацца? На дне яе цёплая вада, над вадою пары, якія роўнамерна ціснуць і на ваду і на съценкі.

Калі ў ніжнай часьці бомбы зрабіць крант і адкрыць яго, дык вада, якая будзе выцясьняцца з ніжнай часьці, хутка пацячэ з бомбы.

Калі замест кранта зрабіць выгнутую трубку, дык вада пацячэ ўгару і тым вышэй, чым большая пругкасць пары ці, што тое самаё, чым вышэй тэмпература.

Замяніўшы бомбу вялікім металічным катлом, атрымліваем сапраўдную чэрпальную машыну.

Каму-ж гістарычна належыць гэта вынаходка?

Аб праве на пяршынства ў гэтай вынаходцы спрачаюцца некалькі нарадаў.

Гішпанцы съцвярджаюць, што іхны суродзіч Бляско дэ-Горай вынайшаў паравую машыну, з дапамогай якой карабель мог плысці без грабцоў і парусоў.

У 1545 годзе ў Барсэлёне былі зроблены досыледы, якія мелі ў поўнай меры ўдачныя вынікі. Але гэтым справа і скончылася, і ў далейшым нічога невядома—ні пра карабель, ні пра паравую машыну Горая...

Выдатны італьянскі фізык Ж. Б. Порта ў 1606 годзе ўспамінае пра невялікі фізычны знарад, у якім вадзяная пара паднімала вадкасць на некалькі см.

У 1569 г. проф. Бэсон з Орлеану ў выданым у гэтым-же годзе творы ўспамінае пра такі самы досылед.


Італьянцы адзначаюць яшчэ архітэктара Бранка, надрукаваўшага ў 1626 г. у Рыме твор пад называй „Машына“, у якім ёсьць апісаныя паразавога млына.

Вадзяная пара, вырываючыся праз адтуліны, прыводзіць у рух зубчастае кола, і з дапамогай зубчастых перадач два таўкачы пераціраюць сустаўныя элемэнты пораху (мал. 4). Араго піша, што Геронаў куля „адносна наших паравых машын ёсьць тое самае, што разьба на дрэве адносна друкарскага мастацтва“.

Гэтую самую заўвагу ён адносіць і да машыны італьянца Бранка.

Ангельцы, у сваю чарту, съцвярджаюць, што гонар адкрыцця ролі пары як мэханічнай сілы належыць іх маркізу Уорчэстару...

У 1663 годзе Уорчэстар выдаў кнігу „Сталецьце вынаходак“, у якой піша: „Я знайшоў надзіва магутны сродак паднімаць ваду агнём бяз помп, якая, як вядома, дае магчымасць паднімаць ваду толькі да пэўнай вышыні. Я паднімаю ваду другім способам і, калі пасудзіна досыць моцная, дык вышыня пад'ёму неабмежаваная.“



Мал. 4. Паравое кола Бранка.

Знайшоўшы спосаб зрабіць пасудзіны больш моцнымі, так, каб яны процістаялі ўнутранаму ціску, я наліваў адну пасудзіну пасыля другой халоднаю вадой і з дапамогай пары атрымаў фонтан, які бязупынна кідаў струмень вады ў 40 фут. вышынёю. Адзін аб'ём вады, ператвораны ў пару, выкідаў 40 аб'ёмаў халоднай вады, і да таго досыць было аднаго чалавека, якому трэ' было толькі круціць два кранты, каб упусціць у поўную пасудзіну пары, а ў пустую—халодную ваду. Пры гэтым заўсёды трэ' было падтрымліваць вялікі агонь" (16).

Прыбор Уорчэстара складаўся з бомбы з вэртыкальнай трубкай.

Але такую самую бомбу і з такой-жэ трубкай пропанаваў і французскі інжынер Саламон дэ-Ко ў сваім творы „Прычына сіл рухаючыхъ“, выданым у 1615 г. у Франкфурце і ў 1626 г.—у Парыжы (г. зн. за 48 год да выдання кнігі Уорчэстара) (мал. 5).

Такім чынам бясспрэчна наступнае: Саламон дэ-Ко ўстанавіў, а Уорчэстэр за ім паўтарыў, што моцна нагрэтая вадзянная пара можа паднімаць вадкасць на якую-хаяць вышыню.

Адзін з найбольш дасьведчаных у гэтых пытаннях ангельскіх аўтараў Робэрт Стюарт піша: „Правы маркіза на вынаходку абліжаўся толькі яго ўласнымі пахваламі перавагам і цудоўным уласцівасцям яго вынаходак... ні ад яго адкрыцця ні ад яго машын не засталася ані знаку. Больш за ўсё падобна да праўды тое, што ён не рабіў ні таго ні таго“ (17).

Немцы і голяндцы таксама прад'яўляюць свае права на піршынства.


Апавядоўшы, што пасыля съмерші выдатнага вучонага (езуїта) А. Кірхера ў яго музей, які захаваўся ў Рыме да апошняга часу, энайдзена была модель машыны, апісаная ім яшчэ ў 1656 г. Пара, і тая вада, якую яна паднімала, знаходзіліся ў гэтай модэлі ў розных пасудзінах.

Кірхэраў прыбор становіць сабой невялікі фонтанчык, які прыводзіцца ў рух вадзянай парай.

У 1680 г. выдатны голяндзкі вучоны Хрысьціян Гюгейнс вынайшаў машыну, атрымаўшую назvu „паражавой“.

Займаючыся конструюваннем помп, Гюгейнс прыйшоў да думкі, што, утвараючы вакуум (пустату) у цыліндре, можна рухаць поршні ціскам паветра.

Гюгейнс узрываў пад поршнем у сярэдзіне цыліндра порах.



Мал. 5. Прывада Саламона дэ-Ко.

Выбухам праз кляпан выганялася паветра з цыліндру, пад ціскам-жа паветра зьне кляпан закрываўся, і поршань ішоў уніз.

Параҳавую машыну Гюгейнса можна таксама назваць і паветранай „атмосфэрнай“ машынай, бо поршань у ёй працаў ўпад ціскам паветра.

Як працаўала „парахавая“ машына Гюйгенса?

Да поршневага стрыжанія Гюйгенс прымакоўваў вяроўку, апошняя перакідалася праз кола ці блёк, умацаваны над машынай, да канца перакінутай вяроўкі прымакоўвалася цяжкая гіра. Калі поршань апускаўся, вяроўка паднімала гіру.

НАВУКА Ў ДАПАМОГУ ВЫНАХОДНІЦТВУ

Навука дае прынцыпы, вынаходніцтва—прыстасаваныні да іх.

Моцны штуршок да ажыцьцяўлення насыпелай патрэбы ў вынаходніцтве парахавых машын далі ў XVII в. адкрыці і досьледы Торычэльлі (1608—1647), Паскаля (1623—1662), Otto Герыке (1602—1686), Бойля (1626—1691), Марыота (1620—1684), і ў XVIII в.—Блэка (1728—1799).

Да таго часу нават навуцы ня было вядома ні тое, што паветра мае вагу, ні тое, што існуе паветраны ціск.

У 1643 г. Галілееву вучань Торычэльлі ўпяршыню досьледам давёў і тое і тое.

У лісьце да сябра (1644 г.) ён піша:

„Мы жывем на дне паветранага акіяну і досьледы з бяспрэчнасцю даводзяць, што паветра мае вагу...

На паверхню вадкасці ў пасудзіне цісьне паветраны слуп вышынёю ў 50 міль (18). Ня дзіва, што вадкасць уваходзіць у сярэдзіну шкляной трубкі... і паднімаецца да таго часу, пакуль ня ўроўнаважыцца зьнешнім паветрам“.

Францускаму вучонаму Паскалю навука абавязана далейшым расшырэннем досьледаў, прычым асабліва ярка ён быў давёў, што вышыня пад'ёму вадкасці змяняеца ў залежнасці ад атмосфэрнага ціску, і канчаткова абвергнуў ста-roe тысячагадовае съцвярдженне аб tym, што прырода баіцца пустаты. Паскаль пісаў свайму швагру Пэр'е:

„Як вам вядома, усе філёзофы прызнавалі бяспрэчным, што прырода баіцца пустой прасторы.“



Мал. 6. Эванджэліста Горычэльлі (1608—1647).

Я цяпер шукаю фактаў, якім можна было-б давесці што тыя зьявы, якія тлумачацца цяпер боязнью пустаты... (могуць быць вытлумачаны—І. Б.)... цяжарам і ціскам паветра... я прыдумаў досьлед, які, калі яго дакладна выкананы, адзін можа развязаць гэта пытанье. Досьлед мае на

мэце атрымаць пустую прастору вядомым ужо спосабам (19) і потым дасъледваць, ці зъмяняецца яна па велічыні, калі некалькі разоў на суткі ў адной і тэй-же трубцы і з тым-же жывым срэбрам рабіць нагляданыні на вяршыні гары, вышыня якой ня менш за 500—600 туазаў (20), і ля ея асновы.

Вы, бязумоўна, зразумееце, што выкананыне гэтага досьледу развязвае пытанье. Калі ля асновы гары жывое срэбра ў трубцы будзе стаяць вышэй, як на вяршыні, дык з гэтага няўхільна выцякае вывад, што на вышыню жывасрэбнага слупка выключна і ціскам упłyвае толькі ціск паветра, а ані ня боязнь пустаты".

Для гэтага досьледу патрэбна была гары пэўнай вышыні. Парыж не падыходзіў для гэтай мэты. Паскаль і зъявінуўся да свайго швагра Пэр'е, які жыў у г. Клермоне (ён знаходзіцца ля асновы гары Пюі дэ-Дом у 974 м вышыні).

Мал. 7. Жывасрэбны барометр Торычэллы.

Зробленыя досьледы ў поўнай меры пацьвердзілі меркаваныні Паскаля. 22/IX 1648 г. Пэр'е паведамляў яго:

"Перш за ўсё я наліў у пасудзіну 16 фунтаў жывога срэбра; потым я ўзяў дзіве шкляныя трубкі аднолькавага дыямэтру—чатырох футаў даўжыні, адкрытыя з аднаго канца і герметычна закрытыя з другога. Апусціўшы іх у адну і тую-ж пасудзіну, я паводле пэўнага спосабу зрабіў у іх пустую прастору. Потым я паставіў абедзве трубкі побач, і я вымыаючы іх з жывога срэбра, прычым выявілася, што жывое срэбра, якое засталося ў трубках, было на адным роўні, і вышыня слупоў яго, лічачы ад роўні жывога срэбра ў пасудзіне, была роўна 26 цялям $3\frac{1}{2}$ лініям (21).

Я паўтарыў гэты досьлед яшчэ два разы ў тым самым месцы з тымі-ж самымі трубкамі, жывым срэбрам і пасудзінай. Кожны раз выявілася, што вышыня жывога срэбра ў абедзвиных трубках аднолькавая і роўна разам атрыманай пры першым досьледзе.

Потым я пакінуў адну з трубак у пасудзіне ў тым-жа палажэнні, у якім яна была ў часе досьледу; я адзначыў на шкле вышыню жывасрэбнага слупка і папрасіў... Шастэна пільна і бязупынна сачыць за вышынёй жывога срэбра на працягу ўсяго дня і адзначаць кожную яе зъмену. З другой трубкай і часцю таго-ж самага жывога срэбра я разам з многімі асобамі выправіўся на вяршыню Пюі дэ-Дом і зрабіў там той самы досьлед на вышыні 500 туазаў. Выявілася, што тут жывое срэбра ў трубцы паднімаецца толькі да 23 цяляй 2 ліній; значыць, розніца вышыні пад'ему жывога срэбра ў абодвух выпадках вымяраеца 3 цялямі і $1\frac{1}{2}$ лініямі. Мы яшчэ 5 разоў паўтарылі досьлед у розных мясцох вяршыні. Кожны раз атрымліваўся той-же рэзультат: жывое срэбра заставалася на вышыні 23 цяляй 2 ліній.

Вярнуўшыся ў Клермон, я знайшоў прыбор у тым-же самым выглядзе, у якім ён быў пакінуты: жывое срэбра стаяла на вышыні 26 цяляй $3\frac{1}{2}$ ліній" (22) (мал. 8).

Гэтыя досьледы ў корані зъянілі погляды вучоных. Усім стала зразумелым, што ўсе цэлы на нашай плянэце знаходзяцца пад наймацнейшым ціскам, прыкладам, у кгм на кв. см. Зъявілася колесальная зацікаўленасць да закранутага пытання. Зъявілася безыліч паверачных досьледаў. З іх найбольш моцнае ўратаванье на сучаснікаў зрабілі так званыя

"Майдэборская досьледы" і асабліва досьледы з паветранай помпай Ото Герыке, якія з надзвычайнай нагляднасцю пацвердзілі досьледы Паскаля і паказалі сілу паветранага ціску.

Дасьледваныні Бойля і Марыота ўстанавілі залежнасць між аб'ёмам ды шчыльнасцю газаў і ціскам (Бойля-Марыотаў закон).

Такавы былі дасягненыні навукі ў абсягу дасьледванья паветра ў XVII в., што зараз-же зрабіла свой уплыў на вынаходкі.

Яшчэ больш рашаючае значэнне ў справе стварэння і ўдасканалення паравой машины мелі адкрыцьці Блэка.



Мал. 8. Блэз Паскаль (1623—1662).

Працуючы над выясъненьнем пунктаў пераходу вады ў лёд і лёду ў ваду, Блэк зрабіў рад досьледаў.

Кілограм вады пры 0° ён зъмішаў з кілограмам-жа вады, нагрэтай да 79° паводле стаградуснага тэрмометра.

Атрымалася 2 кгм сумесі ў $39\frac{1}{2}^{\circ}$. Вада набыла сярэднюю тэмпэратуру.

Паўтарыўшы досьлед, Блэк замест кгм вады ў 0° узяў кгм лёду з тэмпэратурай у 0° і зноў кгм вады ў 79° .

Пры зъмешваньні атрымалася 2 кгм вады ў 0° .

Яшчэ больш дзіўныя вынікі атрымліваюцца пры пароўнаньні вады ў 100° і пары ў 100° .

Так, калі праз 5,35 кг пры 0° прапусціць кг пары пры 100° , то ўся пара абернеца ў вадкасць, і 6,35 кг сумесі будуть мець 100° .



Мал. 9. Дзяніс Папін (1647—1714).
лічным стале, маючым атворыну, якая запіраецца і адпіраецца з дапамогай кранта.

Калі мы ўставім у гэты цыліндр другі, які шчытна ўваходзіў-бы ў яго і хадзіў у ім, дык атрымаем поршань.

Зробім досьлед.

Калі поршань знаходзіцца ў цыліндре і шчыліна ў стале адкрыта, то на поршань будзе дзеяць атмосфера зъверху

Гэта зъява называецца цяплыніёй параварэння (23) або, паводле тэрміналёгіі Блэка, скрытай цяплыніёй.

„У гэтym умельства награваць парам“, кажа Араго...

АД ПАПІНА ДА УАТА

Пачэснае месца ў справе стварэння найноўшай паравой машины належыць французу Дзянісу Папіну (1647—1714) (мал. 9).

Найважнейшая задача Папіна была ў тым, каб стварыць гаспадарчы рухавік, які быў-бы здольны бязупынна і з вялікай сілай прыводзіць у рух поршань у цыліндре.

Што надумаўся зрабіць Папін?

Араго падае такі прыклад.

Уявім шырокі вэртыкальны адкрыты зъверху цыліндр, які стаіць на мэтапрецессоре і адпіраецца з дапамогай кранта.

Калі мы ўставім у гэты цыліндр другі, які шчытна ўваходзіў-бы ў яго і хадзіў у ім, дык атрымаем поршань.

Зробім досьлед.

Калі поршань знаходзіцца ў цыліндре і шчыліна ў стале адкрыта, то на поршань будзе дзеяць атмосфера зъверху

і зьнізу і, да таго, роўнамерна, бо газы роўнамерна ціснуць ва ўсе бакі—дзеяньне роўна процідзеяньню.

Поршань пры такіх умовах можа падаць толькі дзякуючы свайму цяжару і паднімацца да пэўнай вышыні з дапамогай прыматаўнага да поршаню больш-менш цяжкага грузу. Ён можа паднімацца да верху цыліндра і там заставацца.

Як пусьціць поршань з патрэбнай хуткасцю і зноў падняць яго?

Вось задача, якую трэ' было развязаць.

Закрыем крант.

Паспрабуем выпампаваць усё паветра, якое знаходзіцца ў цыліндре.

Дзякуючы той пустаце, што створыцца ў цыліндре, поршань пад ціскам знадворнай атмосфэры хутка апусьціцца ўніз.

Адкрыем крант.

Процідзеяньне паветра зьнізу з дапамогай грузу зноў падніме яго на ранейшае месца наверсе цыліндра.

Атрымаўшы зноў пустату, мы яшчэ апусьцім поршань і г. д.

Што ў такой машыне зьяўляецца рухавіком?

Бяспрэчна, вага атмосфернага паветра, сіла якога ў цыліндре ў 2 м дыямэтрам роўна 35.000 кг.

Калі нам удасца знайсьці спосаб зьнішчаць і аднаўляць ціск, то задача будзе развязана.

Папін развязаў яе іначай.

Звычайную атмосферу ён замяніў вадзяной парай, пругкасць якой пры 100° тэмпературы роўна пругкасці атмосфэры.

У верасьні 1890 г. ён выдаў кнігу пад назвай „Спосаб падняцця вады на вышыню з дапамогай награвання”, дзе ў такіх словах гаворыць пра прынцып сваёй машыны:

„Дзеля таго што вада, ператвораная агнём у пару, мае ўласцівасць выяўляць пругкасць накшталт паветра, а потым пад дзеяньнем холаду згушчацца ў такой меры, што не застаецца і знаку гэтай пругкасці, дык я думаў, што на цяжка сконструяваць машыны, у якіх пад дзеяньнем мернага цяпла і пры нязначнай траце вада ўтварала-б поўную пустату”. Відавочна,—кажа ён у другім месцы,—якую вялізную сілу і як танна можа даваць гэта такая простая машына, бо вядома, што слуп паветра, які сваёй асновай мае трубу у 1 фут дыямэтру, важыць амаль 2.000 фунтаў”. І дадае: „Гэта вынаходка магла-б быць выкарыстана для выпампоўвання вады з рудняў, кідання бомбаў, грэблі супроць ветру”.

Тое самае пацвярджае ён і ў лісьце да выдатнага філёзафа Лейбніца:

„Апрача засочваючага дзеяньня, я карыстаюся яшчэ ціскам, які робіць на целы вада, расшыраючыся пры сваім выпарэнні”.

Папін многа і з упартасцю папрацаваў над сваёй машынай.

Ён першы,—піша Бэртлё,— зрабіў методычныя досьледы, падрабязнасці якіх занесены друкавана ў дакументы, хронігія якіх строга вызначана; досьледы гэтыя датычылі прыстасавання вадзянай пары ў глухіх пасудзінах да машын, прызначаных для мэт прамысловасці" (24) (мал. 10).

У 1698 г. зьявілася помпа Томаса Савэры.

Савэрава машына складалася з дзвеюх грушападобных пасудзін, злучаных уверсе трубою з крантам.

Левая пасудзіна, якая становіла сабой паравы кацёл, награвалася ў печцы, атрыманая пара ціснула на воду ў правай пасудзіне і праганяла яе ўгару. Потым крант закрываўся, правая пасудзіна ablівалася знадворку халоднай водой. З прычыны разрэджання ў правай пасудзіне, паветра гнала воду па трубе ў верхні бак.


Твор, у якім Савэры апісаў сваю вынаходку, ён назваў „Сябрам шахцяра".

Але шахцяры слаба реагавалі на сяброўства і толькі адзін заказаў яму машыну; галоўным жа чынам яна выкарыстоўвалася для таго, каб праводзіць воду ў сады і паркі.


Характэрна, што для практичных мэт пара ў пяршыню была ўжыта ў Pacil.

Фізык Дэзаглье, апісваючы ў другім томе свайго курсу фізыкі (стар. 573) вадапад'ёмны прыбор Савэры, кажа:

„Я заказваў 7 такіх машын, дзеючых агнём, пачынаючы з



Мал. 10. Машына Папіна.



Мал. 10а. Паравая машына Савэры.

1717 па 1719 г. Першая была заказана для Пётры I, які паставіў яе ў сваім садзе ў Пецярбурзе".

Машына служыла для фонтанаў у Летнім садзе.

Праз 15 год, пасьля выданьня ў „Лейпцигскіх актах“ першай запісі Папіна, у 1705 г. ангельскі кавальскі майстар Ньюкомэн і шкляр Коўлей у Дармуце сконструявалі чарпальню машину з асобным катлом для пары.

Як і папінава модэль, машына Ньюкомэні Коўлея складалася з вэртыкальнага цыліндра, закрытага зынізу, і з поршанем, які щытна ўваходзіў у цыліндр і свабодна ў ім вярцеўся, то паднімаючыся, то апускаючыся.

Калі пара ўваходзіла пад поршань, алошні паднімаўся да пэўнай вышыні з грузам.

Каб з належнай хуткасцю апускаць поршань, цыліндар ахаладжалі.

Ньюкомэн і Коўлей упускалі халодную воду ў колцападобную прастору між знадворнай паверхніяй цыліндра і спэцыяльна зробленай другой абалонкай (Савэрэ аблюваў водой металічны цыліндар).

Вядучы перапіску з выдатным фізыкам Гукам, які меў таксама зносыны з Папінам, Ньюкомэн бясспречна павінен быў ведаць пра вынаходку Папіна. Яму таксама была знаёма і Савэрава машына і тое, што яна была няпрыдатна для адпампоўвання вады з глыбокіх канальняў, працавала маrudна і пагражала выбухамі.

Добрая чарпальная машына вельмі патрэбна была шахцяром Англіі.

Там яшчэ ў сярэднія вякі была зъвернута ўвага на мінеральнае паліва. З часам са зъмяншэннем лясоў, патрэба ў мінеральным паліве рабілася ўсё больш настойнай. Здабываньне вугалю набывала ўсё больш шырокія разъмеры. Прыходзілася, распрацоўваючы пласт за пластом, усё далей і далей ісьці ў глыб зямлі. Але тут натыкаліся на перашкоду ў выглядзе вады, якая затапляла капальні і прымушала спыняць работу.

Той, хто даў-бы машыну, якая магла-б адпампоўваць воду з капальніяў са значнай глыбіні, развязаў-бы прамысловую задачу вялізной важнасці.

Ня дзіва, што нямала дапытлівых галоў з непахіснай энэргіяй і моцнай воліяй браліся за не развязанье.

У 1712 г. пасьля доўгіх і цяжкіх досьледаў Ньюкомэну удалося вынаісці машыну, якая рабіла ўсё яшчэ мала каля 10 пад'ёмаў у мінуту, але тым ня менш выпампоўвала такую колькасць вады, здольна была на такую работу, для выкананья якой спатрэбілася-б ня менш як 50 коняў; пры гэтым абыходзілася яна ўшасцёра таней.


Машына хутка распаўсюдзілася (мал. 11).

Съпярша яна, з прычыны павольнага ахаладжэння пары, працавала марудна, але потым, калі знадворнае абвадненіе заменена было асобнай абваднільнай куляй, накшталт дажджу пранікаўшай у сярэдзіну цыліндра і дзеяўшай на пару, у той момант, калі поршань апускаючыся, рух поршаню дасягнуў значнай хуткасці.

З часам завялі былі і другое ўдасканаленне.

Сьпярша да машина Ньюкомэнна і Коўлея трэ' было прыстаўляць рабочага, ад якога патрабавалася шмат увагі і які павінен быў систэматычна адкрываць і закрываць кранты, то каб упускаць пару, тоды каб ахаладжаць.

У 1718 г. прыстаўлены да гэтай работы 12-гадовы Гумфры Потэр, якога інервавала яе ўтомнасць і аднастай-



Мал. 11. Машына Ньюкомэнна.

насць, начаў задумвацца над tym, як-бы яе пазбыцца цi, прынамсі, зрабіць яе менш нудотнай.

Араго так малюе творчы процэс Потэра:

„З двух крантаў адзін павінен быў адкрывацца ў туго мінуту, калі каромысла (балианс), з вялікай карысцю ўжытаем Ньюкомэнам, кончыла свой рух уніз, і той-же самы кран закрываўся, калі канчаўся алваротны рух.

Відавочна, што палажэннне каромысла і палажэннне кранта залежалі адно ад аднаго. Потэр зразумеў гэта. Зразумеў ён і тое, што каромысла можа перадаваць другім часцям машыны ўсе патрэбныя рухі, і зараз-ж якысьцяявіў сваю думку. Да рукайтак кранта прывязвалася многа шнуркоў, процілеглыя іх канцы Потэр прывязваў да каромысла так, што адны шнуркі нацягваліся, калі каромысла паднімалася, а другія—калі яно апускалася, і пасля таго я было патрэбы ў работніку” (25).


Машына пачала працаваць аўтоматычна.

У вынаходцы Потэра няма, аднак, элемэнту „выпадковасыці“. Наадварот. Вострая патрэба спарадзіла стараннасьць і пільную наглядальнасьць, апошняя-ж у сваю чаргу прывяла да вываду, які і зьявіўся сам па сабе выдатнай вынаходкай.

Конструкцыйная форма вынаходцы ў тым-жа годзе была надана Бэйтонам (мал. 12).

Дзякуючы аўтоматычнаму паразмеркавальніку, колькасць падвойных ходаў машыны Ньюкомэна з 8 у мінуту была даведзена да 12 і нават да 16.

У далейшым значныя ўдасканаленныі ў атмосфэрычнай машыне зрабіў вядомы ангельскі інжынэр Сымітон, які ўда-



Мал. 12. Машына Ньюкомэна, удасканаленая Коўлеем і Потэрам і сабраная Бэйтонам.

сканаліў самы выраб машын і дабіўся найбольш мэтазгоднай конструкцыі асобных часцей (паравы кацёл, цыліндр, які адначасна зъяўляўся і кондэнсаторам, балансір, помпа ды інш.) (мал. 13).

Нарэшце, у 1766 г. рускі мэханік І. Палзуноў сконструяваў першую здвоеную машыну з сустрэчными рухамі поршняў.

Такое вось было становішча з паравой машынай, калі за яе ўдасканаленне ўзяўся Уат.

МАШЫНА УАТА

Як Уат развязаў проблему?

Да ранейшай конструкцыі машины Ньюкомэна ён дадаў яшчэ адну пасудзіну, асобную ад цыліндра і злучаную з ім трубкамі ды крантам.

Гэта быў кондэнсатар (згушчальник) — галоўная вынаходка Уата.

Маючы халодную ваду бяз газу над ёю, кондэнсатар прыцягваў да сябе пару з цыліндра, якая і згушчалася ля яго ўваходу паступова, пакуль не вызвалілася ад пары ўвесь цыліндр, без ахаладжэння съценак.

Пасля першага згушчэння вада ў кондэнсатара награвалася, а з нагрэтай вады ўтваралася значная колькасць новай пары плюс атмосфэрнае паветра.

Калі-б кондэнсатар не ачышчаць, дык ён перастаў бы дзеяць.

Для ачышчэння кондэнсатара Уат завёў звычайную паветраную помпу, поршань якой злучыў з галоўным каромыслам.

Для дзеяньня помпы таксама патрэбна часць сілы, якая бярэцца ад машины. Аднак, гэта страта сілы — глупства ў параўнанні з тым, што трацілі машины ад ахаладжэння

Мал. 13. Джон Сымтон (XVIII ст.)

съцен цыліндра і чаго пасля вынаходкі кондэнсатара ўжо не магло быць.

Уат зрабіў так, што пара ня трацілася і пры ўсіх схадных рухах поршаню, у апошнім выпадку ў ранейшых машинах цыліндр паступова агаялілася і дзеля таго ахаладжаўся.

Уат закрыў цыліндр зверху металічнай пакрышкай са скразнінай, туга заткнутай змазаным тлустымі матэрыямі пакульлем, у якой свабодна, не прапускаючы ні пары ні паветра, хадзіў стрыжань поршаню.

Такім чынам, у процілегласці ўсім другім машинам, сконструяваным папярэднікамі Уата, у машине апошняга поршань падзяляў сабою цыліндр на дзве зусім закрытыя часці.

Калі поршань апускаўся, дык пара з катла праз асобную трубку ўваходзіла ў верхнюю часць цыліндра і ціснула



Мал. 13. Джон Сымтон (XVIII ст.)

съцен цыліндра і чаго пасля вынаходкі кондэнсатара ўжо не магло быць.

Уат зрабіў так, што пара ня трацілася і пры ўсіх схадных рухах поршаню, у апошнім выпадку ў ранейшых машинах цыліндр паступова агаялілася і дзеля таго ахаладжаўся.

Уат закрыў цыліндр зверху металічнай пакрышкай са скразнінай, туга заткнутай змазаным тлустымі матэрыямі пакульлем, у якой свабодна, не пропускаючы ні пары ні паветра, хадзіў стрыжань поршаню.

Такім чынам, у процілегласці ўсім другім машинам, сконструяваным папярэднікамі Уата, у машине апошняга поршань падзяляў сабою цыліндр на дзве зусім закрытыя часці.


Калі поршань апускаўся, дык пара з катла праз асобную трубку ўваходзіла ў верхнюю часць цыліндра і ціснула

зъверху ўніз, як у ньюкомэнавых машинах атмосфера. У той-жэ час ніжняя часьць цыліндра была сазлучна з кондэнсаторам, дзе ўся ніжняя пара згушчалася.

Калі поршань спускаўся зусім, дык паваротам кляпапу між ніжнай і верхній часьцямі цыліндра адкрывалася сазлучнасць, прычым уся прастора напаўнялася парай роўнамернай пружкасці; націсканы і зьнізу і зъверху, ён зноў паднімаўся невялікім грузам. Нарэшце, усё з той-жэ мэтай зъберагчы пару, якая трацілася з прычыны ахаладжэння паверхні цыліндра, Уат адзеў мэталічны цыліндр драўляным і прастору між імі запоўніў парай.

Параўная машина ў асноўным была гатова.

Першая вадапад'ёмная машина Уата была пушчана ў канцы 1774 г. (мал. 14).



Мал. 14. Першапачатковая машина Уата.

„У сваім канчатковым выглядзе машина мела такія размёры: дыямэтр цыліндра—18 цаляў, ход поршню—5 фут. (1,5 м), дыямэтр цыліндра паветранай помпы—7 цаляў пры ходзе ў 20 цаляў. Поршань вадзянай помпы пры дыямэтры ў 18 цаляў паднімаў 7,8 куб. футу (0,21 куб. м) вады на вышыню ў 24 футы (7,2 м). Колькасць падвойных ходаў досыць сталая, роўная 12 у мінуту.

Машина з затратай 120 фунтаў (каля 50 кг) вугалю паднімала ад 20 да 30 тыс. куб. футаў вады на вышыню ў 20 фут. (6,1 м). Калі зрабіць пералічэнне, дык выйдзе, што 1 кг вугалю дае работу ў 3,4,5 разоў больш, чым у машын Ньюкомэна. Нават у параўнанні з самымі ўласканаленымі пазнейшымі машынамі Ньюкомэна атрымліваўся расход прыблізна ўдвай меншы“ (26).

Першая машина Уата, атрымаўшая назыву „Вэельзэул“, загінула ў часе пажару ў 1777 г.

Але ўжо ў 1776 г. на заводзе Д. Вількенсона ў Брысэлі (у Штропшыры) была пушчана новая машина, атрымаўшая назыву „Старая Ліза”, прапрацаўшай з 1777 г. да 1848 г., калі была адаслана ў Соут-Кэнсінгтонскі музэй.

Да 1780 г. было пабудавана 40 машын адзначанага тыпу. Гэта яшчэ ня быў універсальны тып.

Апошняя задача была развязана ў пазнейшыя гады, пасля раду новых і важных ўдасканаленняў.

Сконструяваўшы сваю машину і атрымаўшы на яе патэнт яшчэ ў 1769 г., Уат ня спыніўся на дасягнутым, а ўсё яе ўдасканальваў, зъмяняў, пащыраў прыстасаваныі да яе.

Асабліва многа дадаткаў было зроблена між 1775—1785 гг.

Толькі к 1785 г. Уат больш менш здаволіўся дасягнутымі якасцямі свае машыны; у гэтым годзе ён пісаў свайму сябру і супольніку Болтону:

„Я знаходжу, што цяпер час ужо спыніць спробы новых вынаходак, асабліва ня варта нічога прабаваць, што злучана з якой-небудзь небяспекай і яўдачы ці можа паставіць нам перашкоды пры выкананьні. Будзьма ў далейшым вырабляць тыя рэчы, якія мы ўмеем рабіць, а рэшту хай робяць маладыя людзі”.

Але гэта было, бязумоўна, пажаданье. Сапраўды ж Уат працаў і вынаходзіў і ў наступныя гады, хаця ўжо з меншаю інтэнсывнасцю.

Вось некалькі найважнейшых палепшанняў і вынаходак, звязаных з паравой машынай.

Колаваротная машына (паравое кола). Думка аб паравым коле з'явілася ў Уата яшчэ ў 1766 г., але пасля раду спроб сконструяваць *паравое кола*, г. зн. колаваротную машину без халадзільніка, Уат пераканаўся, што лягчэй просталінейны рух абрнучуць у кругавы, чым будаваць для апошняга новы мэханізм.

У сваім другім прывілеі (1781 г.) да паравой машыны ён і прапануе 5 розных спосабаў *ператварэння просталінейнага руху ў кругавы*.

У 1782 г. Уат атрымаў трэці прывілей пад назвай „некаторыя ўдасканаленныі ў паравых і агнявых машынах для падняцця вады і другіх мэханічных мэт”.

Тут мы маём справу з пяцьма ўдасканаленнямі, зробленымі ў розныя часы.

Ужываныне пары з расшырэннем. Гэта ўдасканаленне заключалася ў тым, што пара адсякалася раней, чым напаўняўся ўвесі цыліндар.

Уат выходзіў з сілы пружкасці пары, якая, расшыраючыся і разраджаючыся, увесі час ціснула на поршань і працоўвала яго. Яшчэ ў 1867 г. Уат знайшоў, што пры адсяканні пары, або іначай кажучы, пры закрыванні кляпану трубы (даваўшай пару цыліндуру) на чвэрці ходу поршаню дзеяньне не зъмянялася, а было роўна дзеяньню больш як ад падвойнай колькасці пары, калі яна напаўняе ўдвай меншы цыліндар.

Гэта вынаходка бяспрэчна прыводзіла да значнага зьбражэння паліва.

Машына падвойнага дзеяньня. Гэта быў першы і рашучы крок да ператварэння машыны-помпы, машыны чарпальнай, у агульны рухавік.

У гэтай машыне адзінным рухавіком з'яўляецца пара, якая дзее на поршань як пры апусканні яго, так і пры падніманні.

Падвойная або компаўнд-машына. Злучэнне дзвеёх ці некалькіх машын, цыліндры і кондэнсаторы якіх звязаны такім чынам, што пара, дзеючы на поршань адной, расшыраючыся паранейшаму, дзее на поршань другіх, а самі поршні дзеюць ці разам ці ўперамежку.

Параўны молат. Заводчык Вількінсон звязаўся да Уата (у 1777 г.) з прапановай прыстасаваць сваю машыну да руху молата ў 16 цнт., які мог бы рабіць 30—40 удараў у мінуту.

Пасля многіх досыледаў Уат зрабіў молат у $7\frac{1}{2}$ —10 цнт., які рабіў да 300 удараў у мінуту.

У 1784 г. Уат узяў на яго прывілей.


„Ну, такой рэчы, здаецца, яшчэ нікто ніколі ня мог зрабіць”,—пісаў ён Болтому.

Паралелёграм — адна з самых дасыціных вынаходак Уата.

Задача яго — стварыць сталую і нязменную сазлучнасць між стрыжанем поршаню, які рухаецца просталінейна ды вэртыкальна, і каромыслам, якое качаецца кругападобна.

„Пры кожным падвойным руху,—піша Араго,—(ён) съцскаеца і раздаецца з якойсьці мяккасцю,—скажу нават з грацыяй... прасачэце ўважна розныя ператварэнныя гэтага паралелёграму, і вы ўбачыце, што ён падзначальваецца самым цікавым геомэтрычным умовам; вы ўбачыце, што вяршыні трох яго кутоў апісваюць у прасторы дугі акружыны, а чацвертая, якая паднімае і апускае поршань, рухаецца амаль па простай лініі” (27).

„Я сам быў зьдзіўлены правільнасцю яго дзеяньня,—кажа Уат, убачыўши ўпяршыню яго ход,—я залюбаваўся



Мал. 15. Паралелёграм Уата.

пекнатой вынаходкі. Я глядзеў на яго, як на вынаходку другога мэханіка". А ў лісьце да сына Уат дадае: „Хаця я і не ганяюся за славай, але паралелёграмам ганаруся больш, чым якой-небудзь другой мэханічнай вынаходкай" (мал. 15).


Кляпан, дзякуючы якому аўтоматычна рэгулюеца машынай як роўнамерны прыток пары, так і роўнамерная хуткасць.

Адася родкавы рэгулятар, звязаны з кляпанам.

Адтуліны, праз якія пара выходзіць з катла, маюць розную велічыню; калі ход машыны прысьпяшаецца, адтуліны расшыраюцца, каб прыцішыць ход, яны звужаюцца.

Гэта работа і выконваецца з дапамогай кляпана і адасяродкавага рэгулятара.

Дзеяніні рэгулятара настолькі правільныя, што ў Манчэстары на бавоўнапрадзільні Лі быў гадзіннік, які прыво-



Мал. 16. Паравая машына Уата.

дзіўся ў рух ад паравой машыны. Прычым гадзіннік гэты ішоў ані мяшкі, чым горш ад усіх іншых гадзіннікаў у горадзе.

Манометры, каб паказваць ціск пары ў паравіку, для вымярэння ціску ў кондэнсаторы, для вызначэння ціску ў ціліндры ў розныя часы праходжання поршня.

Лічыльнік, які ўлічае колькасць хадоў поршня.

У 1784 г. Уат робіць досьледы над работай найбольш дужых коняй лёндонскіх браварань, пасля чаго ўводзіць адзінку магутнасці, называўшы яе „конская сіла“.

У сучасны момант гэтыя адзінкі магутнасці выцеснены адзінкамі магутнасці ў электрычных мерках, названымі ў гонар вялікага вынаходца „ватам“ і „кілеватам“ (1 кілеват роўны 1,36 конскай сілы) (мал. 16).

РАЗДЗЕЛ III

ІНШЫЯ ВЫНАХОДКІ І НАВУКОВЫЯ АДКРЫЦЬЦІ УАТА

Хаця паравая машина і была цэнтральнай ды найбольш магутнай справай жыцьця вялікага вынаходца, але было-б, аднак, памылковым не сказаць пра рад другіх яго дасягненняў у абсягу тэхнікі і асабліва пра яго навуковыя адкрыцьці.

Пералічым самыя важныя з іх.

Коп'явальны прэс, распрацаваны ў двух варынтах—у выглядзе вальцаў і ў выглядзе вінтавога прэсу.

Сам Уат шырока карыстаўся першай конструкциёй для коп'яванья папер, лістоў і нават рысункаў.

Разам з хэмікам Уэерам вынаходца займаўся нават выпрацоўкай чарніла для свайго прэса.

Лічыльная машина (яна, аднак, не пашырылася). Калі меркаваць па tym экзэмпляры, што захаваўся ў Соўт-Кенсингтонскім музеі, дык з дапамогай гэтай машины можна было рабіць вылічэніні да мільёнаў уключчын.

Лёгарытмічныя лічыльнія лінейкі, настілышыя назму лінеек „Сохо“.

Трэба яшчэ адзначыць проект паразоднага вінта (1770 г.), адбівальны квадрант для вымярэння куту ды інш.

Азнаёміўшыся са спосабам, вынайдзеным Бэртоле, і зрабіўшы рад самастойных досьледаў, Уат завёў у Англіі бяленьне з дапамогай хлёру, увёў вальцы для сушэньня, якія праграваліся парай, першы ўжыў у 1783 г. паравое ацяпленьне (ідэя якога належыць Куку, 1745 г.). Уату належыць таксама рад ідэй і прапаноў, нераспрацаваных і неажыццёўленых, пакінутых, так сказаць, на насенне.

Узрошчаныя пазыні другімі вынаходцамі, яны далі багаты ўраджай.

„Паравы вазок“, паравы вагон, кацельная апальня для бяздымнага спальвання вугалю прыягнулі

ўвагу вынаходца; ён перапісваўся адносна палепшаньня лямп і г. д. і да т. п.

Апошний вынаходкай вялікага мэханіка была машина для коп'яваньня скульптурных твораў (эйдограф).

З дапамогай гэтай машины з матэматычнай дакладнасцю можна рэпродукаваць самыя рознастайныя і дзвіосныя формы (бюсты, статуі, барэльефы, мэдальёны, пасудзіны).

Уат шмат гадоў працаваў над уласканаленнем эйдографа.

Майстэрня ў яго дому была ўся чиста застаўлена многалічнымі творамі.

Стары вынаходца любіў гэта дзіця сваёй старасці, і яму давала вялікае задаволенне раздаваць уласнаручныя вырабы з мармуру ды іншага матар'ялу сваім знаёмым і сябрам са словамі: „А гэта вазьмече на ўспамін ад маладога мастака“.

Уат быў ня толькі тэхнікам-вынаходцам, але і вялікім вучоным.

Мы ўжо ўспаміналі пра яго сувязь з вучонымі Глязго.

Жывучы ў Бірмінгаме і працуочы разам з Больтонам над сваёю машинаю на заводзе „Сохо“ (мал. 16), ён адначасна быў і членам так званага „Луннага таварыства“ (зьбіраліся раз на месяц у часе поўні).

На сходах таварыства члены абменьваліся думкамі аб мастацтве, літаратуры, науцы. Сярод членаў гэтага выдатнага таварыства, апрача Уата, сустракаем такія імёны, як хэмік і вынаходца

Мал. 17. Модэль паравой машыны Iw. Iw. Паазунова, якая захоўвалася ў Барнаульскім горным музеі (від съпераду).

Вэджвуд, філёзоф і поэт Эразм Дарвін (дзед Чарльза Дарвіна па бацькаўскай лініі), хэмік Прыслей, Больтон, д-р Смолды інш.

На паседжаньнях таварыства часта ў якасьці гасціцей прысутнічалі выдатны інжынэр Сымітон, найвялікшы з астрономаў XVIII в. Вільям Гершаль ды інш.

Наколькі карысным было для Уата наведванье сходаў гэтага таварыства можна бачыць хая-б з наступнага выпадку:

„Я,—сказаў неяк Дарвін,—выдумаў падвойнае пяро, з дапамогай якога разам можна напісаць падвойна кожны ліст, г. зн. раптам можна мець і орыгінал і копію“.

„Спадзяюся развязаць гэту задачу яшчэ лепш”, — адказаў Уат (28).

Ужо назаўтра ён падаў і свае меркаваньні і мадэль коп'явальнага прэса.

Да гэтага-ж часу належыць зьяўленыне ў Уата проекта інтэрнацыянальнай систэмы мерак і вагі.

У лісьце ад 14 лістапада 1793 г. Уат падрабязна развязвае сваю думку.

За асноўную адзінку ён прапанаваў узяць адзінку даўжыні (даўжыню сэнкунднага маятніка, прапанаваную яшчэ ў 1673 г. вялікім голландскім вучоным Гюйгенсам), за адзінку вагі—вагу вады (аб'ёмам у адну кубічную адзінку).

Вытворныя адзінкі прапанаваў пабудаваць на дзесятковых стасунках і г. д.

Ляпляс і Монж, працаўшыя над уядзенінем мэтрычнай систэмы мерак і вагі ў Францыі, былі ў курсе прапаноў Уата.

Другое навуковае адкрыцце, якое ставіць Уата ў рады найвыдатнейшых фізыкаў XVIII в., — гэта вызначэнне складу вады.

21/IV 1783 г. Уат пісаў свайму сябру—фізыку Блэку:

„Пры ўспалымненіі „гаручага паветра“ (г. зи. вадароду) і „дэфлёгіставанага паветра“ (г. зи. кіслароду) яны бурна злучаюцца адзін з адным—успыхвае полымя, а потым пры ахаладжэнні яны зноў зньікаюць. Адзіная матэрыя, што пры гэтым атрымліваецца, ёсьць вада,—так што вада, съвя́тло і цяплыня—адзіныя продукты гэтага злучэння. Ці яи можам мы зрабіць вывад, што *вада складаецца з дэфлэгіставанага і гаручага паветра або флэгістону* (г. зи. паводле сучаснай тэрміналёгіі—кіслароду і вадароду), пазбаўленых часьці сваёй скрытай цяплыні, і што дэфлёгіставанае або чыстае паветра (кісларод) гэта вада, пазбаўленая свайго флэгістону (вадароду), але злучаная з адкрытай цяплыней” (29).

Тут трэба, аднак, адзначыць, што за права на пяршынство ў гэтым адкрыцці спрачаліся супроць Уата на карысць Прыстлея, Лявузье... і, галоўным чынам, на карысць Кавэндыша.

Аднак, Араго ў 1831 г. на паседжаньні Францускай акадэміі навук сказаў:

„Я перагледзеў шмат друкаваных запісак, шмат вялікіх збораў рукапісаў, і праз 50 год, толькі ў тым прадпала жэнні, што ў акадэміях рана ці позна павінна ўзяць верх праўда, я наважыў вымагаць для Джэмса Уата таго гонару, які лёгкамысна аддалі другому” (30).

РАЗДЗЕЛ IV

ЯК ПРАЦАВАЎ УАТ

Якавы тыя якасці, што выпрацаваў у сабе Уат, і тыя ўмовы ды спосабы работы ў абстаноўцы, з дапамогай якіх ён скончыў сваю вялікую справу вынаходца?

Уат усё жыцьцё працаваў і ўсё жыцьцё вучыўся і да таго-ж быў у поўным сэнсе гэтага слова вялікім самавукам.

Многія з сваіх спосабаў і мэтодаў работы ён набыў яшчэ ў ранняй маладосьці і не пакінуў іх да канца свайго доўгага і працоўнага жыцця.

Ён шмат чытаў, але ў той-же час умеў *сартаваць* набытых веды.

Ня грэбуючы дробязямі, умеў ня спыняцца на няістотным.

Вёў дзенінкі і меў запісныя книжкі, дзе адзначаў усё, найбольш вартае ўвагі. „З яго нататак аб якой-небудзь беспалентнай, але вялікай працы чытач заусёды мог даведацца куды больш, чым ад самога аўтара“.

З прачытанага ёсё, што толькі можна было праверыць досьледам, правяралася.

Яго мэтай было „перамагаць прыроду“, а для гэтага „трэба было толькі знаходзіць яе слабыя месцы“ (31).

Ён ведаў галоўнейшыя эўропейскія мовы (таксама як іх літаратуру), але вывучаў іх, так сказаць, у меру патрэбы.

Калі ў яго з'явілася патрэба азнаёміцца з лепшымі нямецкімі творамі па мэханіцы (Леўпольд ды інш.), дык ён тэрмінова вывучыў нямецкую мову.

Калі выявілася, што патрэбныя яму книгі ёсьць толькі на італьянскай мове, ён вывучае і яе.

Тэорытычны багаж Уата—вялізны ўжо ў маладосьці,—к сталым гадом дасягае колёсальных разьмераў.

У гісторыі чалавецтва ёсьць два вельмі павучальныя прыклады універсальных ведаў.

Італьянскі філёзоф Піко-дэ-Мірандола ведаў усё, што вядома было навуцы таго часу, але нічому не аддаваўся спэцыяльна.

Поўная процілегласць яму—мастак Леонардо-да-Вінчы.

Ня было, здаецца, абсягу ведаў, якога ён ня вывучыў-бы і дзе-б не пакінуў больш-менш глыбокага съледу.

Аднак, цэнтральным і асноўным для яго быў жывапіс: тут ён стварыў найвялікшыя шэдэўры.

Уат быў універсалам тыпу Леонардо да-Вінчы.

Он знаў одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть.

„Усе мае думкі накіраваны на паравую машину,—пісаў ён аднаму з сваіх сяброў,—я не могу ні пра што іншае думаць”.

Істотнай крыніцай досьледу Уата былі яго нагляданыні.

Характарна, што, заказаўшы сабе пячатку, ён зрабіў яе ў выглядзе *вока* з надпісам—*наглядае...*

Так, вока Уата ўмела на толькі глядзець, але і заўважаць усё тое, што заслугоўвала ўвагі.

Араго апавядае, што адна глязгаўская вадаправодная кампанія, якая абавязалася забясьпечыць горад здаровай крынічнай водой, ужо скончыла была ўсе свае пабудовы на адным беразе ракі Кляйда, калі ёй стала вядома, што на другі бок гэтай ракі ёсьць куды большая і лепшая крыніца.

Пастаноўлена было пракласці трубу на процілеглы бераг, але няроўнае, зъменлівае і тварыстае дно вельмі перашкаджала рабоце і патрабавала вялізных затрат.

„Параіліся з Уатам. Ён ня прымусіў чакаць свайго адказу: на стале яго быў омар; Уат шукаў і знайшоў, што з жалеза можна зрабіць сустаўчасты знарад, які рухаўся-б накшталт хваста чарапаскурага. Вось вадаправодная труба, здольная згінацца па ўсіх цяперашніх і будучых няроўнасцях рэчнага дна. Гэты жалезны хвост омара ў 60 см дыямэтрам і ў 300 м даўжынёю быў зроблены па уатавых рисунках, і глязгаўская компанія мела поўны посьпех” (32).

Апавяданыне анекдотычнае, але тым ня менш яно яркахарактарызуе творчую наглядальнасць вынаходца.

Заслугоўвае таксама асабліва быць адзначаным і пастаяннае руплівае імкненьне Уата ўдасканаліць вельмі каштоўную прывычку да засярэджанай і актыўнай увагі.

„За ўсё (ён) браўся сур'ёзна, не пакідаючы ніводнага пытання, пакуль не пераконваўся ў тым, што яно—глупства,—і тады кідаў яго, ці што яно важнае,—і тады рабіў з яго рад новых навуковых дасьледванньняў. У яго руках усё рабілася пачаткам навуковай работы. Усё ператваралася ў навуку” (33).

Узяўшыся за работу, ён умее лёкалізаваць усе наяўныя сілы на адной пэўнай мэце, умее давесці расплачатую

справу да канца: калі мэта пастаўлена, дык ён мусіць яе дасягнуць.

Ён ніколі, аднак, не завіхаецца. Веды яго дакладныя, нагляданыні правільныя, рysункі чыстыя.

Акуратнасць—яго другая натура.

Такавы гэты дысцыплінаваны, цвёрды і тонкі разум, які накшталт сланёвага хобата „адноўкава лёгка паднімае саломачкі і з коранем вырывае дрэвы“ (34).

Уат быў слабы і хворы, але ня гледзячы на хваробы і нібы насуперач ім гэта быў чалавек надзвычайнай праца-здольнасці.

„Сярод дзеячоў, згрупаваных навакол гэтага выдатнага вынаходца (паравой машины—I. B.),—піша Смайлс,—мы знаходзім аднаго, які ўзвышаецца над усім, стараннага, цярпілівага, няўтомнага Джэмса Уата—майстра матэматычных інструмантаў“ (35).

На адным з старажытных нормандзкіх шчытоў была намалявана рыдлёўка і на ёй надпіс: „Знайду дарогу ці працераблю яе“ (36).

Такі вось быў і дэвіс Уата. Ён быў надзвычай упартым у дасягненныя вызначанай мэты.

Яму было 28 год, калі ён распачаў свою работу над паравой машинай, і 64 гады, калі ён дабіўся канчатковых вынікаў.

Усё жыцьцё пайшло на стварэнне паравой машины.

Жыцьцё ўпартай працы і ўсялякіх няўдач.

Думка аб удасканаленны паравой машине ўпяршыню з'явілася ў Уата ў 1759 г.

Сам Уат пра гэта піша:

„Першы з'явінуў маю ўвагу на паравую машину нябожчык доктар Робізон, які быў тады яшчэ студэнтам глязгаўскага університету і прыблізна аднаго са мною веку. Ён у той час быў заняты ідэяй ужыць сілу пары да руху вазка і для других мэт, але плян гэты ня быў распрацаваны і хутка пасъля яго ад'езду заграніцу быў пакінуты зусім“.

Аднак, ня была пакінута думка пра паравую машину самым Уатам.

Калі 1761 ці 1762 г. я паспрабаваў,—кажа вынаходца далей,—зрабіць некаторыя досьледы над сілай пары ў катле Папіна і для гэтай мэты сконструяваў штосьці накшталт паравой машины з моцным поршнем і крантам.. Калі адкрывалася сазлучнасць паміж катлом і трубачкай, дык пара ўваходзіла ў яе і, дзеючы на поршань, паднімала значны цяжар (15 ангельскіх фунтаў, г. зн. калі 7 кг), якім гэты поршань быў нагружаны. Пасъля таго, як поршань быў падняты на належную вышыню, сазлучнасць з катлом закрывалася, а з атмосфераю адкрывалася; тады пара выходзіла з трубачкі, і цяжар апускаўся. Але я хутка адмовіўся ад ідэі пабудаваць машину паводле гэтага прынцыпу, бо з прычыны сваёй нятрываласці яна мела-б тыя самыя хібы, як і машина Савэры, г. зн. у ёй заўсёды пагражала-б не-

бясьлека ўзрыва катла, злучэні таксама цяжка было-б зрабіць непранікальныі, і значная часыць энэргіі пары трацілася-б у выніку таго, што пад поршанем не ўтваралася-б вакууму, які палягчае поршаню рух уніз".

Адна акалічнасьць, звязаная з яго работай у якасці універсітэтскага мэханіка, была мачнейшым штуршком да аднаўлення яго работ над машынай.

Узімку 1763-1764 г. проф. фізыкі глязгаўская універсытэту Андерсон даручыў Уату направіць модэль машыны Ньюкомэна.

„Сыпрыша,—піша Уат,—я ўзяўся папраўляць яе, як мэханізм, і калі гэта было зроблена, прымусіў яе працаўаць. Але тут мянне зьдзівіла, што паравік модэлі яя мог даваць ёй досыць пары, хача, па сваіх разъмерах ён, відаць, быў большы як трэба. Раздуваючы агонь, можна было прымусіць модэль зрабіць некалькі ходаў, але затое пры гэтым трэ' было ўпышкаваць вялізную колькасць вады, хача груз падніманай машыну вады быў надта невялікі. Хутка было знайдзена, аднак-жа, што пры памяншэнні грузу кацёл модэлі мог забясьпечыць цыліндар парай, і яна магла працаўаць досыць правільна, нават пры мernай колькасці ўпышкванай вады"...

Сутнасць пытання была ў непродукцыйнай траце пары.

Работа машыны не адпавядала разъмерам катла.

„Задумаўшыся над гэтай зьявой (над прычынай траты пары—І. Б.), я прышоў да вываду,—кажа далей Уат,—што прычыну яе трэба шукаць у адкрытым незадоўга перад тым законе, што ў пустаце вада кіпіць яя пры 80° Р, але пры куды ніжэйшай тэмпературы, нават пры 30° Р, і што, значыць, пры тэмпературах вышэй за 30° Р вада, якая знаходзіцца ў нагрэтым цыліндре, павінна сама сабой ператварацца ў пару і перашкаджаць утварэнню поўнай пустаты, значыць, процідзеяць і ціску атмосфэры на поршаньніе".

Ён звярнуўся да тэорыі.

Калі яму прынеслі ў майстэрню паправіць арганы, дык ён пачаў сваю работу з таго, што ўзяўся за *выучэньне гармоніі*. Гэтак-жа сама ён зрабіў і цяпер, узяўшыся папраўляць машыну Ньюкомэна.

„Ён яя мог шукаць новага практычнага прынцыпу, не разумеючы, якім вымаганьням гэты прынцып павінен быў адпавядаць і дзе яго можна знайсці" (37).

Ён хоча дзейнічаць напэўна.

Ня можа здацца на голую тэорыю, але правярае яе на ўласных досьледах і дакладных вылічэннях.

„Пераканаўшыся, што доктарам Дэаглье (кнігай якога карыстаўся Уат—І. Б.) былі зроблены вялікія памылкі ў вылічэні аб'ёму пары (Дэаглье даваў лічбу стасунку між аб'ёмам вады і пару ў 14.000.—І. Б.), я наліў 1 уніцу (каля 30 грам) дэстыляванай вады ў флэрэнтынскую пасудзіну, здольную зьмесціць каля $\frac{1}{2}$ л; у яе горла я ўставіў шкля-

ную трубку, прычым злучэньне зрабіў непранікальным абматаўшы гэту часьць вяроўкай, прапітанай шклярскай замазкай. Калі пасудзіна стаяла проста, дык трубка даходзіла да паверхні вады; у такім палажэнні пасудзіна была паставлена ў бляшаную адбівальную печку, дзе стаяла, пакуль уся вада выпарылася.

Дзеля таго, што паветра ў пасудзіне было цяжэйшае ад пары, апошняя паднімалася і выцясьняла паветра праз трубку. У той момант, калі ўся вада выпарылася, печку і пасудзіну адсоўвалі ад агню і струмень халоднага паветра накіроўвалі на адзін бок пасудзіны, каб сабраць там усю кондэнсаваную ваду. Калі ўвесь прыбор быў ахалоджаны, трубку з яго вымалі, і пасудзіну з быўшай у ёй вадой дакладна важылі; потым пасудзіну зноў награвалі да выпарэння вады, высушвалі з дапамогай мяхоў і зноў важылі, прычым выявіліся, што вага яе зьменшилася на $4\frac{1}{2}$ граны (гэта была, значыць, вага пары, якая напаўняла пасудзіну пры ціску адной атмосфэры).

Калі пасудзіна была поўна вады, дык знайшлі, што яна мела $17\frac{1}{8}$ унций вады, што для ступені расшырэння вады, якая ператвараецца ў пару пры тэмпературе кіпенія (пры ціску адной атмосфэры), дае лік 1800° (38).

Зрабіўшы рад новых досьледаў Уат знаходзіць:

- а) колькасць вугалю, патрабную для выпарэння пэўнай колькасці вады;
- б) колькасць пары, патрэбнай для кожнага ходу поршаню ў машыне пэўных разьмераў;
- в) колькасць халоднай вады, якую трэба ўпускаць у цыліндар для падання поршаню з пэўнай сілай;
- г) пругкасць пары пры розных тэмпературах.

Прачуючы над развязаннем гэтых пытанняў, Уат натыкаецца на новы факт надзвычайнай важнасці.

„Зьдзіўлены вялікай колькасцю вады, патрэбнай для ўпырскання, ды вялікай колькасцю цяплыні, якую яна набыла пры судотыку з нязначнай колькасцю вады ў выглядзе пару, ужыванай пры напаўненні цыліндра, і думаючы, што я зрабіў якія-небудзь памылкі, я паставіў наступны досьлед,—піша Уат:—шкляная трубка была сагнута пад простым кутом і адзін канец яе быў устаўлены горызонтальна ў носік чайніка, а другі, вэртыкальны, быў пагружены ў калодзежную ваду, налітую ў цыліндрчную шкляную пасудзіну; потым пара (з чайніка) прапускалася праз трубку да таго часу, пакуль яна (пара) пераставала асядаць, прычым вада ў шклянай пасудзіне даходзіла амаль да пункту кіпенія. Вага вады ў пасудзіне ў выніку дабаўлення кондэнсаванай пары павялічалася пры гэтым прыблізна на $\frac{1}{6}$ часьць... Зьдзіўлены гэтым надзвычайнам фактом і я могучы ўразумець яго прычыны, я расказаў пра яго свайму прыяцелю д-ру Блэку, які растлумачыў мне тады сваю тэорыю”...

Аднак, зробленыя досьледы і вылічэнныі пацьвяджалаі толькі недасканаласьці ньюкомэнавай машыны, але не развязвалі пытаньня — якой-жа конструкцыі павінна быць машына, каб яя мець гэтых хібаў.

Далейшыя радкі цытаванай намі запіскі Уата ўводзяцца у найглыбшыя таямніцы лябораторыі Уата і выкрываюць самыя скрытыя процэсы творчасці вынаходца, якія прывялі яго да адкрыцца новага прынцыпу паравой машыны.

„Я патраціў шмат часу і куды больш грошай, чым мне дазвалялі абставіны, — запэўняе Уат, — але новы прынцып усё-ж такі не знаходзіўся. Аднак-жа уся гэта задача так убліася мне ў галаву, а мае абставіны настолькі моцна пабуджалі мяне вярнуць патрачаны час і сродкі, што нарэшце пасъля доўгага пераварачвання пытаньня на ўсе спосабы, я прышоў як быццам да аксыёмы, што каб зрабіць дасканалую паравую машыну, трэба, каб цыліндар быў заўсёды такі самы гарачы, як і тая пара, што ўваходзіць у яго; але з другога боку пара для ўтварэння пустаты павінна згуашацца пры тэмпературе яя вышэй 30° (39).

Гэта быў ужо вялікі крок наперад, але яшчэ не вынаходка. Трэ' было прайсьці яшчэ шлях напружанага абміркоўвання і цярплівага „выседжвання думкі“, пакуль на адным з этапаў гэтага шляху ў пачатку 1765 г., думаючы як заўсёды над конструкциёй машыны, у часе святочнай пасълябедзеннай прахадкі, ён не паставіў, нарэшце, перад сабою з усёй яснасцю пытаньняў: а што калі між цыліндром, у якім знаходзіцца пара, і другой пасудзінай, дзе ўжо ўтварылася пустата, адкрыць раптам сазлучнасць, што здарыцца? Зараз-жа атрымаўся адказ... Пара будзе імкнуща ў пустату да таго часу, пакуль у абедзівых пасудзінах не ўсталюецца роўнавага. А калі ў другую пасудзіну ўпырснуць халодную воду? Пара ў ёй згусяцца і зноў утворыцца пустата, куды будзе імкнуща рэшта пары з цыліндра, пакуль яя згусяцца ўся пара і ў абедзівых пасудзінах на ўтворыцца пустата” (40).

Новы прынцып быў выпрацаваны.

Закранаючы пытаньне аб удасканаленныі Уатам паравой машыны, Араго зазначае: „Гэта ўдасканаленне яя трэба лічыць за плод выпадковага наглядання ці імгненнага натхненія. Уат дасягнуў (яе) працай стараннай і досьледамі, патрабаваўшымі надзвычайнай дасыцінасці”.

Заслугоўвае таксама глыбокай увагі съведчаныне другога біографа:

„Творчы процэс,—піша Каменскі,—у яго мазгох супрадаўджайся сапраўднымі родавымі пакутамі”.

Прынцып адкрыты.

„Я зараз-жа ўзяўся за яго практычнае ажыццяўленыне”,— піша Уат.

Першым чынам ён робіць модэль.

Але модэль, як і проект, яшчэ не машына.

„Людзі, якія ўсё жыцьцё сваё правялі ў працы тэорычнай,—зазначае Араго,—ня ведаюць адлегласці між на-
ват дасканала абмеркаваным проектам і яго выкананьнем
на справе“.

А адлегласць гэта бывае вельмі і вельмі значнай.

Першай перашкодай, якую Уату спачатку цяжка было
перадолець, гэта была непадрыхтаванасць і неспрактыка-
ванасць ангельскіх майстраў. Машына патрабавала вялікай
дакладнасці ў вырабе часцей, а гэта было не пад сілу
майстрам таго часу.

У канцы 1765 г. Уат даў заводу чарцяжы сваёй машыны,
але толькі ў пачатку 1769 г. з Каронскага завodu прышоў
цыліндар да яе і толькі пад лета іншыя часці.

Гэта з боку тэрмінаў выкананья.

Горш стаяла справа з якасцю заказу. Адна з найбольш
важных часцей машыны—циліндар—быў настолькі неда-
кладным, што меў нават адзін канец ія круглы, а овалны.

„Калі вы хочаце ведаць, у чым галоўная перашкода да кон-
струявання машыны,—пісаў Уат фабрыканту Рэбаку,—дык
я вам скажу, што самая важная перашкода—гэта хібы ка-
вальскай работы“.

Атрымаўшы заводскі цыліндар, Уат вымушаны сам вып-
ростваць яго па зробленай ім цыліндрчай балванцы.

Толькі значна пазней, каля 1774 г., заведзена была
ў Англіі съярдлільная машына. Толькі з гэтага часу пачалі
выточвацца цылінdry з матэматачнай дакладнасцю. Вось
яшчэ адно съведчанье на карысць съцверджання, што
кожная вынаходка—дэіца свайго часу.

Але ня толькі неспрактыкаванасць майстраў тармазіла
ажыццяўленыне вынаходкі. І сама машына патрабавала
папраўленняў і палепшанняў.

„Пасля першай сваёй модэлі Уат узяўся за другую,
крыху большую, у якой былі зроблены многія важныя
палепшанні, даўшыя магчымасць паднімаць груз ія ў сем,
але ў 10 фунтаў на квадратовую цялю поршаню.

Палепшанні ішлі за палепшаннямі: поршань прыставаў
да съценак ўсё шчыльней і шчыльней, халадзільнік ўсё
больш удасканальваўся, але машына ўсё-ткі ня была гатова;
чаго-небудзь ды не хапала, што-небузь ды трэ' палепшиць“
(41).

Далейшае змаганье Уата за ажыццяўленыне сваёй ужо
гатовай вынаходкі—надзвычай паўчальны прыклад для ўсіх
пазнейшых вынаходцаў.

Пры дапамозе свайго сябра фізыка Блэка Уат складае
ўмову з д-рам Рэбакам (вынаходцам новага способу фабры-
кацыі сярчанай кіслаты і ўласнікам вялізных (каронскіх)
жалезных рудняў).

Паводле дагавору Рэбак забавязваўся заплаціць доўг
Уата (1000 руб.—затраты на машыны), забесьпячаць яго
патрэбнымі сродкамі і матар'яламі. Уат—уносіў свае вына-
ходкі з правам уздзелу ў $\frac{1}{3}$ прыбыткаў.

Рэчайснасьць (з прычныні надыходзіўшага краху рэбакаўскіх прадпрыемстваў) аказалася куды менш прывабнай.

З 1769 г. па 1773 г. зробленыя ўжо часыці машыны праляжалі бяз руху на пазадворках замку Кініль у Рэбака, і сам вынаходца ўвесь гэты час вымушаны быў займацица другімі работамі, якія нічога супольнага з вынаходніцтвам ня мелі (у прыватнасці, па пракладцы Монклядзкага каналу).

У 1770 г. Уат пісаў свайму сябру Смолу:

„Ня гледзячы на тое, што ўсе свае сілы я наважыў прысьвячаць сваёй машыне, я думаю, што, адмовіўшыся ад гэтай прапановы, я страчу зручны выпадак, які ў другі раз наўрад ці мне трапіцца. А тымчасам у мяне ёсьць сям'я, я-ж, ня гледзячы на сваю сівізіну, дагэтуль яшчэ не заручыўся нікім сталым спосабам забясьпечыць яе... Усе гэтыя і некаторыя іншыя меркаваныні прымусілі мяне згадзіцца на прапанову”...

Чаго каштавала Уату гэта работа, можна бачыць з другіх яго лістоў:

„Нічога ня можа быць для мяне больш агіданага,—піша ён таму самаму Смолу,—за гэта змаганыне і таргаваныне з людзьмі, а тымчасам усё маё жыцьцё цяпер прысьвечена гэтаму. Я гатовы рабіць хоць якую інжынэрную работу—рабіць здымкі, выбіраць кірунак каналу, вымяраць кубікі зямлі, складаць каштарысы кошту работ, даваць заўвагі і парады кірауніку, як весьці іх; але не наймаць і не разълічаць... гэта не мая справа... я адмаўляюся быць за кірауніка... нічога ня можа быць больш ганебнага для чалавека, як брацца не за сваю справу”.

Або яшчэ:

„Не зважаючи на надэвычай дрэннае надвор’е,—піша Уат,— я ўвесь час праводжу на канале і мушу прызнацца, маё цяпешашнія жыцьцё поўна трывогі, не гаворачы ўжо пра вялікую стомленасць, галадэчу, халадэчу, прамочваныне ног ды інш.”.

Адзіная, здаецца, карысная справа ў адносінах да машыны, якая ўдалася Уату за перыод яго згоды з Рэбакам,—гэта было атрыманыне (5 студзеня 1769 г.) патэнту на вынаходку.

Гаворачы, аднак, пра ўмовы, у якіх працякала работа вялікага вынаходца, нельга не адзначыць ролі ў гэтым найважнейшы перыод жыцьця Уата яго першай жонкі.

Уат быў жанаты са сваёй стрыечнай сястрой Мільлер.

„Адароная выдатнымі розумам, вясёлымі харектарам, яна выцягнула выдатнага інжынера з яго нядзейнасці, апаты ды міантропіі, паходзіўшых ад нэрвовай хваробы і несправядлівасці людзеў”, піша—Араго (42).

Захаваўся ліст гэтай найлепшай прыяцелькі вялікага чалавека да свайго мужа ў Лёндон, куды ён выехаў па справах машыны. Вось вынятка з гэтага ліста:

„Я прашу цябе асабліва ия трывожыцца, калі справы пойдуць ня так, як табе хацелася-б. Калі справа з машынай ня пойдзе, знайдзецца што-небудзь другое, ня траць бадзёрасьці” (43).

Нядзіва, што калі Уату паведамілі пра яе хваробу, дык ён некалькі дзён і начэй, не адпачываючы, у халадэчу, у слату съпяшаўся дадому, хая і не застаў яе жывой.

Ен страціў лепшага сябра і дарадца.

Пазней яе замяніла другая жанчына.

У цеснай сувязі са съмерцю першай жонкі знаходзіцца і намер Уата пераехаць у Расію, куды даўно ўжо клікаў яго сябра юнацтва профэсor Робісон.

Толькі калі яго компаньён доктар Рэбак збанкрутаваўся канчаткова і машына перайшла ў спадчыну да Бірмінгамскага фабрыканта Больтона, з якім Уат склаў новы дагавор, справы пайшлі хутчэй, лепш і прывялі да канчатковай прамогі паравой машыны.

У 1773 г. з пазадворкаў рэбакаўскіх палацаў Кініля уатава машына была перавезена ў Бірмінгам на завод Больтона.

Аднак, адцягнуты другімі работамі і съмерцю жонкі, сам вынаходца толькі з вясны 1774 г. здолеў зноў узяцца за досьцелды, прычым пад восень таго самага году ён пісаў бацьку:

„Мая новая агнёвая машына ідзе добра, адпавядзе сваёй мэце лепш ад усіх ранейшых”.

Работа на „Сохо“ закіпела, і Больтон меў рацыю, калі, абыходзячы з адным выдатным наведвальнікам завод, паказваючы на паравое аддзяленне, сказаў: „А тут, васпане, я вырабляю тое, чаго шукае ўвесь съвет—*сілу*”.

Пэўны час яшчэ вядзе Уат упартас змаганье, праводзіць шмат месяцаў у горназаводскіх раёнах за наладжваннем машыны, вытрымлівае буру і націск нездаволеных і зайдзросных, судзіца з тымі, хто любіць лёгкія вынаходкі і прысвайвае сабе то тое, то тое з яго палепшаньняў, але ўжо к 1783 г. справы пачынаюць ісьці з куды большым посьпехам, а ў 1800 г. старыя Больтон і Уат зусім пакідаюць завод, перадаўшы справы сваім дзесяцям: Мацею Больтону і Джэмсу ды Рыгору Уатам.

Найбольш продукцыйнымі гадамі ў жыцьці Уата быў перыод ад 40 да 50 год.

Але вялікі вынаходца не пакідаў працаўаць і ў годы сваёй глыбокай старасьці.

Вось парадак яго дня ў гэтыя апошнія годы жыцьця:

„Акуратна штодня па сънеданыні і сканчэнні прыватнай корэспондэнцыі, ён надзяваў свой скуранны фартух і выпраўляўся ў майстэрню, дзе яго чакалі некалькі няскончаных бюстаў, паўтузіны задуманых палепшаньняў у машыны... і цэлы рой усялякіх успамінаў, звязаных з кожным старым долатам, з кожнай модзяй. Тут ён *працаўаў, рабіў вына-*

ходкі, чытаў і думаў над тым, што займала яго ўсё жыцьцё.

Вечары прысьвячаліся або чытанью романаў, якіх ён пра-
чытаў на сваім вяку безыліч, або гутарцы з сябрамі, якіх у яго заставалася ўсё менш ды менш* (44).

Рэбак памёр ужо ў 1794 г., Блэк—у 1799 г., Эразм Дар-
він—у 1802 г., Робізон—у 1805 г., і, нарэшце, у 1809 г.
Уат страціў самага блізкага з сябраў—Больтона.

Тут дарэчы будзе сказаць некалькі слоў пра яго адно-
сіны да маладых вынаходцаў.

„Усе маладыя вынаходцы лічылі сваім правам не даваць спакою Уату пытаннямі і просьбамі парад. І аб якіх толькі вынаходках з ім ні райліся: было там, бязумоўна, і перпэтuum-мобіле (вечна рухавая машына—І.Б) і абвяржэнне закону цяжэньня Ньютона, і гіганцкая жалезная труба, якую меліся зрабіць на беразе, а потым затапіць упоперак морскай пра-
такі і зрабіць такім чынам тунэль. Самым ласкавым і спа-
койным тонам ён піша найгрунтоўнейшыя адказы, у якіх абвяргае адно за адным недарэчныя палажэнні маладых энтузіястаў і, нарэште, раішь зусім ня прымачь ніякіх заха-
даў і ня траціца, не паспрабаваўшы сваёй вынаходкі на рабочай модэлі” (45).

Нават у годы найбольш кіпучай дзеянасці Уат умеў спалучаць працу з адпачынкам.

Дома і ў маёнтку ён шмат часу аддаваў садоўніцтву і ведаў кожнае дрэва і куст у сябе ў садзе. Асабліва любіў кампанію, дзе лічыўся за непараўнанага і захоплівага бясед-
ніка ды апавядальніка.

Так жыў і працаваў гэты дзейны майстар матэматычных інструментau з маленькага гарадку Грынока ў Шотляндыі.

Ен памёр 19 жніўня 1819 г., калі ападае з дрэва пасльпейшы плод. Сама съмерць яго была падобна да адпачынку пасля 83-гадовага працоўнага жыцьця, поўнага бязупыннага эма-
гансці і найвялікшых дасягненняў.

РАЗДЗЕЛ V

УРАЛЬСКІ „УАТ“—І. І. ПАЛЗУНОЎ

І. І. Палзуноў нарадзіўся ў г. Екацярынбурзе (сучасны Свярдлоўск) у 1730 г., у сям'і салдата Екацярынбурскай горнай роты.

Адукацыю атрымаў у екацярынбурскай горнай школе, дзе навучаўся на першым аддзяленні „чтаніню“, „пісаніню“, „страху боскаму“, „сумленнаму жыццю“ і „абыходжанію“.

На другім вывучаў артыліетыку, геометрыю, лёгарытмічныя велічыні, трывогонометрыю, „знаменаваньне“; г. зн. чарчэньне ды мальваньне, і „механічныя правілы“.

Калі адкінуць папоўскі дурман, які ачмураў галовы вучняў на першым аддзяленні, дык школа ўвогуле падрыхтоўвала на тэя часы нядрэнна.

Скончыўши школу, малады Палзуноў пайшоў у „механічныя вучні“. У наказе аб „механічных вучнях“ чытаем:

„Когда некоторые возрастные обучатся геометрии, оных немедленно определять в работу, к коим делам, кто охоту возымеет и место есть, и давать им до сущей работы по 60 коп. на месяц. И у тех работ быть им после обеда и до обеда ходить в школу, доколе закончат науку“...

Ад вучняў самым строгім чынам патрабавалася не абмяжоўвацца тэорыяй, але дамагацца практичных звычак і ўмельстваў ў сваёй справе.

Настаўнікі-ж павінны былі „показаць ученикам, как принадлежащие по тому чертежи начертить, сатрые смеривать и счерчивати и вновь что потребно прибавливать или убавливать“.

Аўладаўши тэорычнай і практичнай мудрасцю, якую яму маглі даць у Екацярынбурзе, Палзуноў каля 5 год працуе на екацярынбурскіх заводах, а потым пераходзіць на Калывана-Васкрасенскі.

Семнаццаці год ён атрымлівае годнасць „гатэнштэрбера“ з пэнсіяй 2 рублі ў месяц; пры гэтым яму даецца заданьне ўзяцца за ўдасканаленіе ў праобразной і тапільнай справе, з гэтай метай і накіроўваюць яго ў Калыванскі завод і на Зымеўскую рудню.

31 сакавіка 1759 г. Палзунова прызначаюць за шыхмайстра (46), а разам з гэтым канчаецца і яго навука.

Чым-жа выдатны гэты сын салдата Екацярынбургской горнай роты?

„Ен пабудаваў першую здвоеную машыну з сустрэчным рухам поршню...

Пабудаваў першую ў съвеце паветрадуўную машыну для таплення руды.

Сконструяваў першае ў съвеце дакладнае кругавое вярчальнае разъмеркаваныне пары і вады.

Паставіў упяршыню аўтоматычнае жыўленьне паравога катла.

Сконструяваў першы ў съвеце экономайер.

За 80 год раней за выдатнага фізыка Майера формуляваў асноўны закон тэрмодынамікі" (47).

Яго нататкі „Аб цяплыні“, „Аб супставах“, „Аб вылічэніні сілы“, „Аб складаныні машыны“, „Дадатак да ліста ад 25 красавіка 1763 г.“, дзе ён паведамляе аб зробленай ім вынаходцы паравой машыны, ды інш.—эзяўлююцца выключна цікавымі, асабліва калі прыніць пад увагу, што Палзуноў па сутнасці быў самавучам і выступіў „150 год таму назад, калі яшчэ вялізная большасць лічыла, што сонца круціцца вакол зямлі“ (48).

Скуль чэрпаў Палзуноў свае веды?

Пра акружашыя яго абставіны акадэмік Ляксман пісаў:

„Мне вельмі прыкра, што ў Барнауле нельга атрымаць самых патрэбных рэчаў. Тыя, хто кіруе рамеснікамі, разумеюць толькі горныя ведамасці і рахункі; што вышэй за іх разуменіне, ліцаць яны малаважнасцю. Мінералёгія, хэмія, горнае і заводскае штукарства—староннняя для іх справа“.

Сакрэт у тым, што, побач з вуччобай і работай на заводах, Палзуноў вельмі любіў навуку і мэханіку.

Займаўся фізичнымі досыследамі, захапляўся мэтэоролёгіяй (для чаго меў шмат мэтэоролёгічных інструментаў), імкнучыся зразумець таямніцы навальніцы і буры.

Але асабліва яго цікавілі машыны.

Ён перачытаў, і больш за тое, старанна вывучыў усё, што адносна машын можна было знайсці съпярша ў Екацярынбурзе, потым у Барнауле, у ліку „Курс матэматыкі“ Бэлідора, твор Леўпольда па мэханіцы, „Грунтоўнае настаўленіне руднай справе“ Шлятэра ды інш.

Бяспрэчна, атрымліваў Палзуноў книгі і ад сваіх сяброў—мэханіка штэйгера Фролова (які палажыў пачатак гідраўлічным рухавіком на Алтаі ды Урале) і акадэміка Ляксмана, які вёў вялікую перапіску з Лінэем і другімі выдатнымі людзьмі таго часу і называў Палзунова „чалавекам, які зьяўляецца гонарам сваёй радзімы“.

Але чытаў ён, аднак, не для того толькі, каб чытаць.

Ён шукаў у книгах адказаў на свае запыты.

Азнаёміўшыся з прачытаных книг, асабліва з книгі Шлятэра, з вынаходкамі Папіна, Савэры і Ньюкомена, Палзу-

ноў самастойна бярэцца за пабудову машины для дэзмуцьця ў печы.

25 красавіка 1762 году ён звярнуўся да начальніка Баранаульскага горнага кірауніцтва А. Г. Парошына з лістом, у якім паведамляў пра вынаходку машины.

Проект Палзунова пайшоў да Шлятэра—аўтара „Настаўленнія руднай справе“ і галоўнага начальніка Палзунова.

Хітры вяльможа адразу ж павёў падвойную гульню.

У Пецярбург было паведамлена аб надзвычайнай вынаходцы Палзунова. Шлятэр дакладваў, што малады вынаходца так машину Ньюкомэна „умел переделати, чо сей его вымысел за новое изобретение почесть можно“, а дзеля таго проектаваную ім (г. зн. Палзуновым—І. Б.) машину загадаць пабудаваць і „в действие праизвести, дабы он практикой теорию подтверждал“. Але ў той-жа самы час і ў той-жа самай дакладной запісцы Шлятэр пісаў: „Такую хитрую из многих членов состоящую машину для привода мехов в действие строить за неспособно признается“.

Зайвагі Шлятэра зьяўляліся для Палзунова законам.

Пераапрацаваўшы проект, згодна з вымаганыямі генерала, Палзуноў у пачатку 1764 г. бярэцца за яго ажыццяўленніне.

Работа пасоўвалася, аднак, вельмі марудна.

27 сакавіка 1765 г. прышло з Пецярбургу запытанні:

„Окончена ли машина, а буде и нет, то когда сделается и как то в самой практике действие ее будет“.

Палзуноў адказаў, што машина складаецца „из превеликого множества частей, требующих субтильного дела“, што ён працуе адзін з двума вучнямі і двумя памочнікамі, якія могуць толькі паднімаць цяжары.

У сінегні 1765 г. атрымаўся новы запыт з Пецярбургу; Палзуноў пісаў, што машина сабрана, выпрабоўваецца, хаця замест мяхоў пакуль падвешаны бярвені; апрача таго, як выявілася, устаноўлены кацёл патрабуе рамонту.

Рамонт зацягнуўся да вясны 1766 г., а разам з тым зацягнулася і канчатковая зборка машины.

Надмерная праца, няўдача за няўдачай зламалі здароўе вынаходца—16 мая 1766 г. Палзуноў памёр за работай ля вынайдзенай ім машины.

Але машина была гатова.

22 мая вучкі Палзунова—Леўзін і Чарніцын скончылі апошнія дэталі—умацавалі паветраны лар і прышрубавалі медзянныя трубкі, а на 23 мая, г. зн. праз тыдзень пасля съмерці яе творца, прызначана была першая спроба машины: „у прысутнасці паноў штаб- і обэр-афіцэраў і вышэйшага начальніцтва“, прычым было офіцыяльна ўстаноўлена, што машина працуе добра, што „движение меха имели нарочитое, из укрепленного к меховым трубам ларя во все 12 трубочек воздух идет довольноый“... Але гэтым усё і скончылася: машина вытапіла 14 пудоў срэбра і 14 фунтаў золата, даўши

чыстага прыбытку каля 11.000 руб., але хутка была закінута і расцягана па часцям.

Тая модэль, што засталася, хавалася да апошняга часу, але нядаўна і яна згарэла ў Барнаульскім музэі.

У 1930 г. споўнілася 200 год з дня нараджэння уральскага „механікуса“.

ЗАКЛЮЧЭНЬНЕ

Крок за крокам, упартым і настойлівым змаганьнем руйнуючы і перамагаючы перашкоды, бесьперастанку вучачыся, робячы досьледы і будуючы модэлі, зноў іх перарабляючы, ня раз і ня два дадаючы і расшыраючы вынайдзене, паволі, але цвёрда і няухільна ішоў Уат да вызначанай мэты— стварэння свайго універсальнага рухавіка.

Але ці адны толькі асабістыя якасці зьяўляліся прычынай яго геніяльнай вынаходкі? І сама многагадовая ўпартасць (здавалася, пры самых безнадзейных абставінах) ці зьяўлялася вынікам толькі асабістых якасцяў вынаходца?

Было-б грубейшай памылкай такое аднабаковае съцверджаньне.

Як ужо было адзначана, вынаходка Уата—продукт свайго часу, экономічных і тэхнічных патрэб эпохі прамысловага перавароту ў Англіі. Выходным момантам прамысловай рэволюцыі былі рабочыя мышны ў розных галінах прамысловасці.

І сама Уатава мышна на першай сваёй стадыі была адной з такіх рабочых мышней, але...

„пераварот у спосабе вытворчасці, які адбыўся ў аднай сферы прамысловасці, абумаўляе такі самы пераварот у другіх сферах“...

„Мышнае прадзеньневысунула патрэбу мышнага ткацтва, а абодва разам зрабіла неабходнай мэханічна-хэмічную рэволюцыю ў бялінай, паркаля-друкарскай і фарбоўнай вытворчасцях“...

„А рэволюцыя ў спосабе вытворчасці прамысловасці і земляробства зрабіла неабходнай рэволюцыю ў агульных умовах грамадзка-вытворчага процэсу, г. зи. у сродках зносін і транспорту“ (Маркс).

Рухавік Уата адкрыў сабою заключны і разам рашучы фазіс прамысловай рэволюцыі.

„Пара не стварыла буйной прамысловасці. Але яна дала ёй яе магутнасць. Яна зрабіла ўздым яе такім-жя непераможным, як непераможны слы, што яна мае сама. І асабліва-ж яна (пара) дала ёй (промысловасці) яе адзінства“ (Манту— Прамысловая рэволюцыя XVIII ст. у Англіі, стар. 250).

Пра ролю і значэньне утатавай мышны Маркс пісаў:

„Толькі з вынаходкай другой мышны Уата, так званай паравой мышны падвойнага дзеяньня, быў знайдзены першы мотор, які, ужываючы вугаль і воду, сам стварае рухальную

сілу і дзеяньні якога знаходзяцца цалкам пад контролем чалавека... ён дазваляе концэнтраваць вытворчасць у гародох замест таго, каб расыяваць яе ў вёсцы... ён універсальны па свайму тэхнічнаму прыстасаванню і параўнаўча мала залежыць у сваім месцаахожданні ад тых ці іншых лёкальных умоў. Вялікі гені Уата выяўляеца ў тым, што патэнт, узяты ім у красавіку 1784 году, даючы апісанье паравой машыны, малюе яе не як вынаходку толькі для асобных мэтаў, але як універсальны рухавік буйной прамысловасці“.

Ужо пры жыцьці Уата яго вынаходка пачала пераможны паход з краіны ў краіну.

Паводле падлікаў вядомага статыстыка Мюльгольля к 1826 г. толькі ў аднай Англіі было 1500 паравых машын.

Адна толькі фабрыка наследнікаў Болтона і Уата вырабіла па 1824 г. машын магутнасцю ў 89.600 конскіх сіл.

Швэдзкі падарожнік Свэдэнст'ерна, які ў 1802 годзе наведаў Англію, пісаў:

„Ня будзе пераўялічэннем сказаць, што гэтыя машыны ў Англіі так-жа і нават больш распаўсяджаны, як у нас вадзяныя млыны і ветракі“.

Адначасова паравыя машыны напружана будуюцца ў Германіі, у Францыі, Злучаных Штатах, у Бельгіі і нават у адсталай Расіі.

Уат быў яшчэ жыв, калі вынаходка яго працікла і ў абсяг морскіх зносін.

Машына, якая прыводзіла ў рух першы паразод Фультона (магутнасцю ў 18 конскіх сіл) была зроблена заводам Болтона і Уата.

У вялікім змаганні за соцыйлізм вынаходцам належыць пачэсная роля піонераў і зачынальнікаў, пракладальнікаў новых шляхоў, якія прасцей і хутчэй вядуць да перамогі, організатораў больш грандыёзных і магутных тэхнічных зрухаў.

„Бальшавікі павінны аўладаць тэхнікай. Пара бальшавіком самім стаць спэцыялістамі. Тэхніка ў перыод рэконструкцыі вырашае ўсё...“

Німа такіх крэпасцяціяў, якіх бальшавікі не змаглі-б узяць. Мы вырашылі рад найтруднейшых задач. Мы скінулі капіталізм. Мы ўзялі ўладу. Мы пабудавалі буйнейшую соцыялістычную індустрыю. Мы павярнулі серадняка на шлях соцыйлізму. Самае важнае, з пункту погляду будаўніцтва, мы ўжо зрабілі. Нам засталося нямнога: вывучыць тэхніку, аўладаць навукай“ (Сталін) (49).

УВАГІ

1. Адкрыў закон цяжэныя.
2. Вынаўшаў лёгіарытмы.
3. Араго. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров, т. III, СПБ, 1861 г., стар. 59.
4. Цытавана па Араго. Биографии..., т. III, стар. 60.
5. Каменскі А. В. Джемс Уатт, СПБ, 1891 г., стар. 15.
6. Тамсама, стар. 14.
7. Шылінг па номіналу 32 кап.
8. Каменскі А. В. Джемс Уатт. СПБ, 1891 г., стар. 19.
9. Араго. Биографии..., т. III, стар. 63.
10. Биографическая бібліотека „Вестника знания“. Д. Уатт, стар. 171.
11. Адиаструнні інструмент з рухомай кабылкай і падзеламі.
12. Цытавана па Каменскому. Д. Уатт, стар. 24.
13. Подвиги человеческого ума, т. I, М. 1869 г., стар. 518.
14. Бэртлё. Наука и нравственность. М. 1898 г., стар. 181-182.
15. Тамсама, стар. 182.
16. Цытуеца па кнізе „Подвиги человеческого ума“, выд. Вольфа, т. I, стар. 520.
17. Бэртлё. Наука и нравственность, М. 1898 г., стар 191-192.
18. Торычэлі лічыў вышыню атмосфэры ў 50 міль па 3.000 крокаў кожная.
19. Г. зн. паводле торычэлевага спосабу. Торычэлі браў трубку у два локі і даўжыні з куляпадобным расшырэннем на канцы, напаўняў яе жывым срэбрам і, заціснушыў пальцамі адкрыты канец, пагружаў трубку гэтым канцом у пасудзіну, поўную таксама жывога срэбра. Канец палец над трубкай аднималі, дысь вадкасць у трубцы апушчалаася да вышыні $1\frac{1}{2}$ локці, уроўнаважаная паветраным ціскам, а ўверсе трубкі ўтваралася пустата. Гэта і ёсьць так званая Торычэлевая пустата.
20. Туаз (стараадаўні французскі сажань) роўны 6 французкім футам, або 1,95 м.
21. Стараадаўння французская цаля раўненіца 27 мі, лінія—2,25 мі.
22. Цытавана па Данэмману—Очерки по истории естествознания, выд. „Мир божий“, 1897 г.
23. Гл. Аурбах—Семь аномалий воды, 1912 г.
24. Бэртлё—Наука и нравственность. М. 1898 г., стар. 198.
25. Араго. Биографии..., т. III, стар. 81.
26. Радцыг. Дж. Уатт. Петраград 1924 г., стар. 54-55.
27. Араго. Биографии..., т. III, стар. 91-92.
28. Тамсама, стар. 107-108.
29. З кнігі А. А. Радцыг—Дж. Уатт, стар. 86.
30. Араго—Биографии..., т. III, стар. 109.
31. Каменскі—Д. Уатт, стар. 76.
32. Араго—Биографии..., стар. 120.
33. Биографическая бібліотека „Вестника знания“—Дж. Уатт.
34. Араго—Биографии..., стар. 121.

35. Смайлс. Самодеятельность, стар. 28.
36. Тамсама, стар. 190.
37. Каменскі. Д. Уатт, стар. 34.
38. У сучасны момант стасунак між аб'ёмамі вады і пары прымаеща ў 1670.
39. Цытуеща па Каменскаму—Д. Уатт, стар. 35.
40. Тамсама.
41. Тамсама, стар. 43.
42. Араго. Биографии..., стар. 118.
43. Цытуеща па Ч. Джыбсану—Великие изобретения. М. 1925 г., стар. 51.
44. Каменскі. Д. Уатт, стар. 86.
45. Тамсама, стар. 89.
46. Наглядчык на капальнях.
47. Тэрмодынаміка—часынь матэматычнай фізыкі, якая трактуе аб сущадносінах між цялільнёвымі і мэханічнымі зьявамі.
48. Больш падрабязна пра І. І. Палзунова гл. у кнізе Р. Р. Тонков—«Первый русский механик», адкуль і запазычающа гэтыя весткі.
49. И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. четвертое, Гиз, 1931 г., стар. 749.

З Ъ М Е С Т

	<i>Стар.</i>
Ад рэдакцыі	5
Прадмова	7
Разьдзел I. Гады падрыхтоўкі і накаленне творчых сіл	8
Разьдзел II. Гісторыя паравой машины	15
Узьнікненне ідзеі аб выкарыстанні пары	15
Першыя спробы сконструявання паравой машины	17
Навука ў дапамогу вынаходніцтву	20
Ад Папіна да Уата	23
Машына Уата	29
Разьдзел III. Іншыя вынаходкі і навуковыя адкрыцці Уата	34
Разьдзел IV. Як працеваў Уат	37
Разьдзел V. Уральскі „Уат“—І. І. Палзуноў	47
Заключэнне	50
Увагі	52

-305664

Цена 85 коп.

RLST



000000049042

1933

